

УМОВЫ ПАПІСКІ:
 на 1 год — 90 к.; на 3 гады — 2 р. 80 к.;
 на 5 гады — 5 р.; на 1 год — 9 р. 75 к.
 Членства ў газеце: членавага — 10 к., іша-
 гародняга — 20 кал.

ПЛАТА ЗА АБВЕСТКІ:
 За радок перапісці (пазы тэмату) —
 50 кал. Ішагародняга — 1 р.
 Часарод тэмату ў два разы даражэй.
 Пры шматрадовым друкаванні — снідзя
 на годзе.
 Згодна вост. СНМ ад 10 верасня 1924 г.
 барэцка зьборх тарыфу 10 проц. падатку.

Паліцыя / абвешці прымаюцца: У Гал. Начторы газ. „Звязда“ — г. Менск, Савецкая, 63,
 (трэці наварх) ад 9 гадз. раніцы да 3-га гадз. дня. У агароўскіх гарадах — у адд.
 Бел. Дзярж. Выдавецтва і ва ўсіх пашт.-тэл. канторах.

РЕДАКЦЫЯ — Г. МЕНСК, САВЕЦКАЯ, 63.

ЗВЯЗДА

Орган Цэнтральн Камітэту камуністычнае партыі (бальшавікоў) Беларусі і Мен. АК КП(б)Б.

Рэдакцыя і галоўн. канторэ

ВЯДЗЕЛЯ, 16 СЬНЕЖНЯ
 1928 г.
№ 289 (3796)
 Кошт асобага нумару ўсходы 5 кал.

Год выданьня дванаццаты.

Пленум Мэнакругкому КП(б)Б.

Пленум Мен. АК КП(б)Б сні-
 наецца 18-га сьнежня а 10 гадз.
 раніцы ў малай залі клубу імя
 Карла Маркса.
 Мен. АК КП(б)Б

**Змагаючыся з найбольш не-
 бяспечным правым ухілам
 — не паслабляць бараць-
 бы з трацкізмам**

Сьнежня тэлеграма ТАСС паве-
 дамляе, што на зьездзе прафсаю-
 заў, што адбылася ў Маскве, пра-
 баваў выступіць адзін трацкісты са
 звычайнай трацкіскай дэкларацыяй.
 Яму не ўдалося нават дачытаць да
 канца сваю, напісаную на паперцы,
 прамову: моцнае абурэньне дэлега-
 таў зьезд перапыніла трацкіскага пра-
 моўцу. Потым, гэты «дэлегат» (з да-
 радчым голасам, як член пленуму
 УсеЦСПС) быў аднагалосна выклі-
 чан са складу прафсаюзнага зьезду.
 Аднагалосна-ж зьезд прынята рэ-
 залюцыя, якая ўхваляе работу
 УсеЦСПС і яго правільную палітыч-
 ную лінію.

Такім чынам, чарговай вылазка
 трацкізму пацярпела чарговае га-
 небнае крушэньне. Інакш, зразуме-
 ла, і не магло быць. Рабочыя масы
 расквілі трацкіскага замагараў, якія
 абцягаюць залатыя горы, а на справе
 цягнуць да зьдачы пазыцый пралетар-
 рыятаў кілясым ворагам.

Аднан, той факт, што знайшоўся
 ўсё-ж такі авантурнік, які хацеў з
 вышэйшай трыбуны арганізаванага
 пралетарыату СССР, з трыбуны праф-
 саюзнага зьезду рабіць паклёпы на
 прафсаюзы, партыю і савецкую Ула-
 ду, гэты факт павінен прыцягнуць
 нашу ўвагу. Гэты факт паказвае,
 што контр-рэвалюцыйны трацкізм не
 сунімаецца і прабуе ў даны момант
 дзе-ні дзе падняць галаву. Труднасьці
 сацыялістычнага будаўніцтва на
 даным гістарычным этапе трацкізм
 прабуе снарыстаць у мэтах сваёй да-
 магаччай «работы». Зусім правіль-
 на сыгналізаваў па гэтым пытаньні
 апошні пленум ЦК УсеКП(б) у рэ-
 залюцыі аб кантрольных лічбах, калі
 запісаў, што побач з правым, адкры-
 та апартуністычным ухілам, які ў-
 льяе ў даны момант галоўную не-
 бяспечку — у той-жа час ажываюць
 сацыял-дэмакратычныя, анты-серад-
 няцкія, звыш-індустрыялістычныя тэн-
 дэнцы (трацкізм), якія ўтойваюць
 пад левай фразалогіяй паўменшаві-
 ці правы змест і вядуць на справе
 да тых-жа пагібельных вынікаў, як і
 адкрыта-правы ўхіл.

Пленум даў устаноўку партыі: зма-
 гацца на два франты супроць абод-
 вух ухілаў ад левінскай лініі, а там-
 сама і супроць абыватальска-мяш-
 чанскага бюспрычыннага прымірэн-
 чва да ўхілаў. У гэтым заключавца

Кривавыя сутычкі бастуючых рабочых з паліцыяй ў Калюмбіі КАЛЯ 100 РАБОЧЫХ ЗАБІТА І ЗВЫШ 200 ПАРАНЕНА

НЬЮ-ЁРК, 14. У Калюмбіі ў часе
 апошніх сутычак бастуючых рабочых
 бананавых плянтацый з паліцыяй за-
 біта каля 100 бастуючых і паранена
 больш 200. Хваляваньні прынесьлі
 страт на суму ў адзін мільён доля-
 раў. (ТАСС)

Варожыя дэманстра- цыі супроць Гувэра ў Буэнос-Айрэсе 1000 АРЫШТАВАНЫХ — ВЫНІК ПРАБЫВАНЬНЯ ГУВЭРА У АРГЭНТЫНЕ

НЬЮ-ЁРК, 15. Паводле вестак
 «Асошыйтэд прэс», у часе пры-
 быцьця Гувэра ў Буэнос-Айрэс ад-
 быліся дэманстрацыі — спачувальныя
 правадчыру нікарагуанскіх паўстан-
 цаў Сандыно, які вядзе барацьбу суп-
 роць амерыканскай інтэрвэнцыі.
 Была выклікана паліцыя, якая напа-
 ла на дэманстрантаў. Некалькі чала-
 век паранена, чатыры арыштаваны.
 «Асошыйтэд прэс» паведамляе,
 што ў вышкі выкрытай, быццам,
 змовы на жыцьцё Гувэра, у Аргэ-
 тыне арыштавана 50 «падаронных»
 асоб.

«Іўніг пост» паведамляе, што
 агульны лік арыштаваных у часе
 прабываньня Гувэра ў Аргэтыне
 дасягае 1.000 чалавек. Будынак мі-
 сій ПАЗШ, дзе спыніўся Гувэр,
 ахоўваецца ўзмоцненым атрадам
 салдат.

Ангельская „дружба“ ў дзеяньні Паўстаньне на граніцах Аўганістану, арганізавае на ангельскіх грошы, працягваецца.



НА ЗДЫМКУ: ангельскі
 форт на англа-аўганскай
 граніцы.
 Унізе — паўстанец.

Прадвыбарчы манэўр ангельскіх кансэрватараў

НОВАЯ СПРОБА ЦЬВЕРДАЛОБЫХ ЗЬНЯЦЬ
 З СЯБЕ АДКАЗНАСЬЦЬ ЗА БУДУЧЫНЮ
 САВЕЦКА-АНГЕЛЬСКІХ АДНОСІН

Закіды ў бок СССР ангельскага дэпутата Бутбі

ЛЕНДАН, 14. Ня глядзячы на аб-
 вяржэньні, палітычны наглядальнік
 «Дэйлі Экспрэс» зноў сьцьвярджае,
 што члены ангельскага кабінэту аб-
 мяркоўваюць пытаньне аб англа-са-
 вецкіх узаемаадносінах і што ангель-
 скі ўрад схільны спрыяюча разгля-
 даць усякі папярэдні крок або гэст,
 які жадае зрабіць савецкі ўрад.
 (ТАСС)

ЛЕНДАН, 14. Агэнцтва Рэйтэр па-
 ведамляе:
 «Вялікую цікавасьць прадстаўляе
 прамова, в якой выступіў ў Штэр-
 хэде кансэрватыўны дэпутат Бутбі,
 асабісты сакратар Чэрчыля.
 Бутбі ў сваёй прамове заявіў:
 «Вы запрасілі мяне для таго, каб
 я выказаў сваю думку па пытаньні
 аб будучыне адносін паміж Англіяй
 і Расіяй. Я павінен прасіць вас па-
 мятаць, што я выказваю толькі мае
 ўласныя погляды, а ня погляды кан-
 длера казначэйства (г. вн. Чэрчыля),
 в якім я працую. Сапраўды, кожны
 з нас ведае, што я, як і ўсе другія
 з нас у гэтай частцы сьвету, хацеў-
 бы, каб паміж намай краінай і Ра-

сыяй існавалі актыўныя гандлёвыя
 адносіны.
 Нам часта гавораць, што савецкі
 ўрад стаіць перад пагрозай хуткага
 падзення. Я заявляю вам зусім ад-
 крыта — я ня веру ў гэта. Сучасны
 ўрад у Маскве мае ў сваіх руках
 вярхоўную, ваенную і эканамічную
 ўладу і, памойму, няма больш бес-
 сэнсознай рэчы, чым магчымасьць
 падзення гэтай улады шляхам
 гвалту. Адна з найбольш вялікіх
 няаручнасьцяў сучаснага становішча
 — гэта адсутнасьць праўдзівай інфар-
 мацыі. Як толькі гаворыцца аб Расіі,
 вы трапляеце ў атмасфэру нерэаль-
 насьці і падзвыгчайна цяжка верыць
 многім рэчам, якім вам раскажваюць.
 Гэта адбылася, галоўным чынам,
 з прычыны няўдалай палітыкі ізаля-
 цыі ад усяго іншага сьвету, якая
 сьведомна праводзіцца савецкім ура-
 дам. Але, якое-б там ні было стано-
 вішча ў сучасны момант, два яскра-
 вых факты ў наяўнасьці.
 Першы заключаецца ў тым, што
 новая Расія павінна цалер разгля-
 дацца, як сталы фактар у пасьяла-
 вэнным сьвеце.
 Другі — заключаецца ў тым, што
 Расія патэнцыяльна зьяўляецца ад-
 нэй з найбольш багатых краін сьве-
 ту і прадстаўляе сабою шырокае поле
 для прамысловай экспансіі. Там ра-
 ней ці пазней мае адбыцца вялі-
 ная справа рэканструкцыі.
 У сучасны момант у дзелавых ко-
 лах і сярод нашых прамыслоўцаў
 існуе рух на карысьць аднаўленьні
 эканамічных адносін з Расіяй. Са-
 вецкі ўрад ведае, ці павінен ведаць,
 што пры прадстаўленьні адпавед-
 ных гарантый і абавязальстваў ён
 можа карыстацца ў лэнданскім Сіці
 крэдытам у значных разьмерах. Та-
 му, першы крок за рускімі. Яны да
 гэтага перы не падалі ніводнага зна-
 каў, яны гэты знак павінны падаць.
 Другі крок павінны зрабіць нашы
 фінансысты і прамыслоўцы. Я-б
 жэдаў, каб некаторыя з іх наведалі
 Маскву. Я ўпэўнен, што сілы, якія
 дзейнічаюць на карысьць аднаўлень-
 ня адносін паміж абедзьвюма дзяр-
 жавамі, узрасаць з абодвух бакоў.
 Я не магу сабе прадставіць, як можа
 разумны чалавек роўнадушна адно-
 сіцца да бясконцага разьрыву паміж
 Англіяй і СССР. Бо гэта дзіўна, а са-
 бою неабмежаванае адтэрмінаваньне
 аднаўленьня і разьбраеньня старога
 сьвету.
 Дазвольце мне прыпомніць тое,

Нарада сялян—чле- наў сэсіі ЦВК СССР

МАСКВА, 15. Пад старшынствам
 т. Калініна в удзелах т. т. Арджані-
 дзе і Чарвякова адбыўся абмен дум-
 камі сялян-членаў сэсіі ЦВК СССР
 па бягучых пытаньнях гаспадарчага,
 савецкага і культурнага будаўніцтва
 ў вёсцы. Акрамя членаў ЦВК пры-
 сутнічаюць сяляне-хадакі, якія зна-
 ходзяцца ў сучасны момант у Мас-
 кве.

Адкрываючы нараду, т. Калінін за-
 прапанаваў выказацца па пытань-
 нях, якія больш усяго хваляюць
 вёску ў сучасны момант. Удзельнікі
 нарады паставілі раней усяго аб-
 мяняцца думкамі па агульных пы-
 таньнях вясковага будаўніцтва.

З першага-жа выступленьня нара-
 да набывае характар масавай гутар-
 кі. Шмат таварышоў закрэпаюць пы-
 таньне аб будаўніцтве калгасаў. За-
 краналіся пытаньні самакрыты-
 кі і прычыны чаму яна не
 разгортваецца ў вёсцы. Падум-
 цы некаторых таварышоў, рада-
 вая сялянская маса ўнікае крытыка-
 ваць работу сваіх саветаў, баюцца
 разпрэсыі а боку надбрасуманых
 працаўнікоў.

Рэвалюцыйная законнасьць, ба-
 гацьба з бюракратызмам і рад пы-
 таньняў культурнага будаўніцтва
 таксама вьяўляліся тэмамі высту-
 пленьняў на нарадзе.

Катаржны прысуд над камдэпутатам Андрэ Марты

ПАРЫЖ, 14. Абвешчаны прыговор
 па справе члена ЦК французскай кам-
 партыі Андрэ Марты, які прыцягваў-
 ся да адказнасьці за «заклік да за-
 бойства». Марты прыгаворан да 4
 год турэмнага зьнявольеньня і граш-
 выага штрафу ў 3 тыс. франкаў. Пры-
 гавор скасоўвае ўсе ранейшыя пры-
 гаворы па справах, па якіх Марты
 прыцягваўся да адказнасьці ў апош-
 ні час.

Абвінавачаньне ў «заклік да за-
 бойства», як вядома, грунтавалася на
 артыкуле Марты ў «Юманітэ», апублі-
 каным ім у адказ на інтэрв'ю мар-
 шала Фома ў ангельскім органе «Ры-
 фэр», дзе Фош заклікаў да інтэр-
 вэнцыі ў СССР. Францускі ўрад ў
 свой час афіцыйна абвясціў гэтае
 інтэрв'ю несараўдным, але выкліка-
 ны на працэс у якасьці сведкі ра-
 дактар «Рыфэр», спасылаючыся на
 фактычныя даныя, пацьвердзіў са-
 праўднасьць інтэрв'ю (ТАСС).

У Зах. Беларусі ПЕРАВЫБАРЫ ў БЕЛАРУСКИМ КААПЭРАЦЫЙНЫМ БАНКУ

ВІЛЬНЯ, 12. «Да. Віл.» паведа-
 ляе, што на перавыборах кіраўніцтва
 Беларускага каапэрацыйнага банку
 прыхільнікі польскага фашызму
 Астроўскі, Коўш, Лудэвіч і інш. па-
 пераілі наражэньне. Іх выступлен-
 ні былі спятканы крыкамі і сьвістам
 прысутных. Дзп. Дварчанін сказаў
 прамову прамову проціў адраджай-
 цы.

Тры старшыні ЦВК



НА ЗДЫМКУ: т. т. Калінін, Чарвякоў і Файзула Хаджаеў у летняй па-
 латцы ўзбана.

Падольскі завод пера- ходзіць на 7-гадзінны рабочы дзень

МАСКВА, 15. У панядзелак 17-га
 сьнежня Падольскі мэханічны завод
 (упадзьву Масквы) пераходзіць на
 7-мігадзінны рабочы дзень. Гэта па-
 дзе 14-га сьнежня была адсвятка-
 вана рабочымі і працаўнікамі яво-
 ду. У вялізным корпусе ліцейнага па-
 ху, дзе адбыўся ўрачысты сход, са-
 бралася каля 7 тысяч чалавек. У мі-
 нульм годзе завод выпускаў звыш
 200 тысяч швейных машынаў, у 1928-
 29 г. па пляне будзе выпушчана 425
 тысяч машынаў. Ужо адны гэтыя дзьве
 лічбы досыць пераконваюча гавораць
 аб тым, што завод да пераходу на
 7 гадзін падрыхтаваны, падрыхтава-
 ны раней усяго ў сансе тэмпу росту
 вытворчасьці працы.

Менскай арганіза- цыі ЛКСМБ

Шчора вітаю ўсіх членаў Менскай
 арганізацыі ЛКСМБ в 10-гадовым юбі-
 лее.
 10 год барацьбы і працы ЛКСМБ пад
 кіраўніцтвам партыйнай арганізацыі
 іскрана гавораць аб тым, што Менская
 арганізацыя ЛКСМБ і ў далейшым па-
 лэйніску будзе выконваць рэвалюцый-
 ныя заданні сацыялістычнага будаўні-
 цтва, перабудовы салянскай гаспадаркі,
 павышчкі культурнага ўзроўню шыр-
 окіх рабочых і сялянскіх мас, будзе
 весці пасьпяховую барацьбу за чаму-
 нізі. Укараніць традыцыі бальшавізму
 ў нашы рэлы, выхоўваць смелых, ад-
 давных, глыбока ідэяных барацьбітоў за
 справу пралетарскай рэвалюцыі. Ізвядзе
 рэвалюцыйны барэцкі ў ухіламі ад баль-
 шавіцкай лініі нашай партыі як а ір-
 авы адкрыта-апартуністычным ухілам,
 прадстаўляючым у даны перыяд галоў-
 ную небяспечку і а прымірэнствам,
 гэтак і в ідэяльным галаву „дэмак-
 (трацкізм), ухілам і прымірэнствам да
 яго адносінамі.

Грандыёзныя актыяпонскія дэманстрацыі ў Кітаі

у хілау. У гэтым заключэнні генеральнай устаноўка партыі большавікоў у яе барацьбе з ухіламі. Само сабою зразумела, што змаганьне на два франты зусім не азначае, што ў кожны даны адрэзак часу неабсяпена таго ці іншага ўхілу для партыі прадстаўляецца, так сказаць, аднолькавай. Зусім не. Мы ня былі б марксыстамі і ленінцамі, калі б разважалі так вузка—схматычна. Галоўную неабсяпеку ў сучасны адрэзак часу для партыі прадстаўляе адкрыта-правы ўхіл, папершае, таму, што ў сацыяльна-эканамічнай абстаноўцы данага перыяду заключаны элементы, якія спрыяюць, так сказаць, гатаму ўхілу і, падругое, таму, што «левы» траціксіцкі ўхіл прадстаўляецца як для партыі, так і для шырокіх рабочых мас больш выкрытым, чым правы.

Таму-та асноўны ўдар партыі і павінен быць накіраваны на ідэалёгічную барацьбу, выкрыццё, растлумачэнне іменна правага ўхілу. Але ці можа такая пастаноўка пытаньня азначаць прыпыненне, ці хоць-бы паслабленне барацьбы з «левым» ухілаў? Ні ў якой меры. Паколькі траціксіцкі ўсё-ж такі імкнецца дазнідзе паднімаць галаву, пастолькі барацьба з ім ня толькі не павінна аслабляцца (барацьба з усімі ўхіламі ад ленінскай лініі ў нашай партыі не павінна ніколі паслабляцца), але, наадварот, павінна быць узмацненая.

Толькі гэтым шляхам, шляхам узмацнення барацьбы на два франты, шляхам выразнага ўсвядомлення таго становішча, што правая неабсяпена—галоўнейшая неабсяпена на даны адрэзак часу і ў данай абстаноўцы, толькі гэтым шляхам партыя зможа правесці выразную класавую лінію ва ўсіх пытаньнях сацыялістычнага будаўніцтва.

Вынікі ажыццяўлення пастаноўкі юбілейнай сесіі ЦВК СССР на Украіне

ХАРКАЎ, 14. Саўнарком УССР падагуліў папярэднія вынікі ажыццяўлення пастаноўкі юбілейнай сесіі ЦВК СССР на Украіне.

Гэтыя вынікі заключаюцца ў наступным: паміж акругамі размяркована 2 з палов. млн. руб. спецыяльна для пабудовы працоўных школ, адкрыта 360 новых сельскіх вяселья, арганізавана вытворчая каленія для беспрыватных дзяцей, утвараецца фонд дапамогі матчы-сялянцы.

Урад ажыццявіў рад надзвычайна важных мерапрыемстваў і ў галіне матар'яльнай дапамогі сялянскай беднаце. Так, далаткова вызвалена ад сельска-гаспадарчага падатку каля 600 тыс. бядняцкіх гаспадарак. Такім чынам, у гэтым годзе ад падатку вызвалена 35 проц. усіх сялянскіх гаспадарак Украіны.

Згодна з пастановай юбілейнай сесіі было прынята на ўтрыманьне яшчэ 36 тыс. інвалідаў вайны. У выніку ўжо цяпер 99 проц. усіх інвалідаў гораду і 80 проц. інвалідаў сяла атрымліваюць дзяржаўную дапамогу.

Пералічаныя даныя зьяўляюцца папярэднімі, бо акрыжканком не прадставілі вестак аб тым, што зроблена імі ў гэтых адносінах за кошт мясцовага бюджэту. (ТАСС).

Адстаўка фінляндзкага ўраду

ГЭЛЬСІНГФОРС, 14. Фінляндзкі прэм'ер уручыў прэзідэнту заяву аб адстаўцы ўраду. Адстаўка матывавана прыняццём сёння такой формы пераходу да парадку дня, з якой ўрад ня можа агадзіцца. (ТАСС).

Дэманстрацыі ў Кітаі

Дэманстранты выступаюць супроць бяссьільнай палітыкі гаміндану

Японскія імперыялістыя рыхтуюць новую крываваю ланню

ШАНХАЙ, 14. У Нанкіне адбылася грандыёзная дэманстрацыя, у якой паводле паведамленьня кітайскага друку, брала ўдзел звыш 10 тысяч чалавек.

Дэманстранты накіраваліся да рэзідэнцыі міністра замежных спраў Ван Чжэн-ціна. Частка дэманстрантаў уварвалася ў будынак і разбурыла абстаноўку кватэры Ван Чжэн-ціна. Дэманстрацыя пасля гэтага накіравалася да будынку выканаўчага камітэту Гаміндану з воклічамі: «уберіце Ван Чжэн-ціна», «далоў бяссьільную дыплёматыю».

Спрод дэманстрантаў раздаваліся лістоўкі з патрабаваньнямі: «змя-

ніць цяперашні ўрад», «абвясціць вайну супроць Чжан Сюэ-ляна», «увесці тарыфную аўтаномію», «апублікаваць ўсе дыплёматычныя дакуманты».

Спробы Чан Кай-шы супакоіць дэманстрантаў аказаліся дарэзнымі. Выкліканыя Чан Кай-шы вайсковыя і жандармскія часці адкрылі агонь і арыштавалі звыш 200 дэманстрантаў.

Пасля арыштаў па загаду Чан Кай-шы ў памяшканьне выканаўчага камітэту Гаміндану было дэпушчана каля 1.000 дэманстрантаў, якім Чан Кай-шы заявіў, што ён лічыць недапушчальным падобныя спосабы барацьбы з імперыялізмам, з якім належыць змагацца выключна законным шляхам.

У заключэньне Чан Кай-шы гарантаваў, што «у працягу трох год усё замежнае войска будзе выведзена з Кітаю і ўсе няроўныя дагаворы будуць знішчаны». (ТАСС).

ШАНХАЙ, 14. Усюды ўзмацняецца рух анты-японскага байкоту. У Ханькоу на днях адбылася 10-тысячная дэманстрацыя, якая прайшла пад лозунгам непрымірнай барацьбы супроць Японіі. (ТАСС).

ТОКІЁ, 14. Як паведамляе агенцтва Сымбун-Рэнго, на пасяджэньні японскага кабінэту быў заслухан даклад ваеннага міністра аб анты-японскіх дэманстрацыях у Кітаі.


Па словах агенцтва, прэм'ер Танака заявіў, што ўрад гатоў прыняць меры ў выпадку ўзнікненьня пагрозы для японскіх рэзідэнтаў.

аднаўленьні і разабраньні старога свету.

Давольце мне згадваць тое, што сказаў прэм'ер толькі год таму назад аб рускіх: «Калі яны гатовы захоўваць звычайныя правілы дэлікатнасьці ў міжнародных адносінах, устрымліваюцца ад умяшчальства ў нашы ўнутраныя справы і ад палітычных інтрыг і варажасці дзе-б там ні было, мы будзем гатовы спаткацца з імі ў тым духу лібэралізму і добрай волі, якімі прасякнута ўся наша замежная палітыка». Пытаньне, якое мы павінны даць, заключчаецца ў тым, ці гатовы яны да гэтага.

Выпад, які мы павінны зрабіць заключчаецца ў тым, што будучыня ня столькі ў руках ангельскага ўраду, колькі ў руках нашых прамыслоўцаў, а больш усюго—ў руках саміх рускіх.

ЛЕНДАН, 15. «Манчэстэр Гардыян», каментуючы прамову Бутлі, піша: «Гэта прамова зьяўляецца пацверджаньнем чутак аб тым, што пытаньне аб аднаўленьні ганіло ў Расіі ня даўна было прадметам абгаварэньня членамі ўраду».



Нафтаваліны параход «Зэбру», які затануў у Чорным моры пры выходзе белых і які ўзняў пры савецкай уладзе. НА ЗДЫМКУ: „Зэбру“ пасля рамонту.

ні былі спятканы крымаі і сьвістам прысутных. Дзп. Дварыян сказаў рэзкую прамову проці адраднаікаў.

Зноў адклад зьезду Т-ва БЕЛАРУСКАЕ ШКОЛЫ

ВІЛЬНЯ, 12. Зьезд таварыства Беларускае школы, які пасля першага адкладу павінен быў адбыцца 9-10 снежня, аноў адкладзены на незначаны тэрмін. Польская ўлада не дала дазволу на адчыненне зьезду, бо групе новасьпечаных беларускіх «санатараў» не ўдалося дабраць «благонадежны» склад дэлегатаў і пры выбарах галоўнае ўправы перавагу атрымалі-бы радыкальныя элементы.

Масавыя арышты левых рабочых у Рызе

РЫГА, 14. Як паведамляе газета «Яўнакас Зінас» у Рызе ўзмоцненымі атрадамі ўброевай паліцыі 1-га сьнежня разанама 4 сходы левых рабочых. У горадзе арыштавана 78 чалавек. Ва многіх мясцох гораду зроблены вобшыкі. (ТАСС).

Савецкім сакратар ЦК і МК УсеКП(б) т. Молату, дэлегацыя ўсеаюзнага зьезду прафсаюзу (т. Каралеў), член прэздыуму ВСНГ (т. Краваль), прадстаўнік ЦК саюзу металістыч т. Буцеў, сакратар МГСПС—Няведаў, старшыня райкому металістыч т. Берасоўскі, а таксама рабочыя з суседніх заводаў і прадстаўнікі ад савецкіх і грамадзкіх арганізацыяў.

VIII Усеаюзны зьезд прафсаюзаў

Зьезд ухваліў дзейнасьць і справаздачу УсеЦСПС

Выступленьне траціксіцкіх на зьездзе

МАСКВА. На ранішнім пасяджэньні зьезду прафсаюзаў 14-га сьнежня пачаліся спрэчкі на дакладах т. т. Томскага і Дагадава.

Рад дэлегатаў адначасе недахопы ў правядзеньні калядаворнай кампаніі. Некаторыя дэлегаты скардзяцца на тое, што гаспадарнікі ня лічацца з указаньнямі прафарганізацыяў на пытаньнях прамысловасьці. Гаспадарнікі адносяцца да аўтару прафсаюзу фармальна, часта нават іх не разглядаюць.

Пытаньню аб умовах працы работніц прысьвячае сваю прамову т. Арцыхіна (ЦК УсеКП(б)).

Пытаньням жыллёвага крызісу і культурна-бытавым пытаньням дэлегаты таксама адводзяць выключную ўвагу.

Выступіўшы ў спрэчках праф Бужынскі зазначае, што з першых дзён Кастрычнікавай рэвалюцыі работа спецыялістаў сельскай і лясной гаспадаркі рэзка зьмянілася. У сучасны момант, гаворыць т. Бужынскі,—спецыялісты сельскай і лясной гаспадаркі абавязкова павінны быць уцягнуты ў агульны працэс перабудовы вёскі.

Тав. Мільчакоў (ЦК УсеЛКСМ) спыняецца на пытаньнях самакрытыкі і барацьбы з бюракратызмам. Кам самол жадае прымаць удзел у гэтай барацьбе супроць бюракратызму. Мы хочам выхаваць моладзь ня ў коле цэхавых і толькі ўнікаць інтарсаў, а праз камсамол уцягнуць шырокую масу моладзі ў справу будаўніцтва сацыялізму.

На вчэрнім пасяджэньні спрэчкі закончыліся, пасля чаго з заключнымі словамі выступіў т. Томскі.

Пасля заключнага слова т. Томскага, т. Угараў ад імя ленінградскай, маскоўскай, уральскай, украінскай, паўночна-каўкаскай і раду іншых дэлегатаў уносіць наступную рэзалюцыю на справаздачу прэздыуму УсеЦСПС:

«VIII усеаюзны зьезд прафсаюзаў, заслухаўшы справаздачу даклад т. т. Томскага і Дагадава аб рабоце УсеЦСПС за перыяд ад VII да VIII зьезду пастанаўляе:

«Даклад зацвердзіць. Адзначаючы, што УсеЦСПС правільна выканаў асноўныя дырэктывы VII усеаюзнага зьезду. Прызнаць агульны напрамак работы УсеЦСПС і яго палітычную лінію правільнай і ўхваліць яго практычную дзейнасьць за справаздачы перыяд».

Пасля агаляшэньня т. Угаравым гэтай прапановы ўзяў слова т. Кроль для агаляшэньня сваёй прапановы на даклад УсеЦСПС. Тав. Кроль меў дарадчы голас на зьездзе ў якасьці члена пленуму УсеЦСПС старога складу. У склад пленуму Кроль, як старшыня ЦК харчавікоў, якім ён зьяўляўся ў той час, быў абраны VII зьездам.

Кроль прабаваў агалясьць рэзалюцыю на даклад УсеЦСПС, поўную траціксіцкага паклёпу на прафсаюзы, савецкую ўладу і кампартыю. Ужо першыя пункты рэзалюцыі, якія гавораць аб тым, што палітыка УсеЦСПС, нібы была накіравана да таго, каб ўсе якасьці сацыялістычнага будаўніцтва былі сфалізваны на плечы рабочай класы, становіцца якое, моў, таму ў гэты час пагоршваецца, і што УсеЦСПС павінен паставіць сваёй асноўнай задачай прыгняненьне траціксіцкіх да кіраўніцтва прафрухам і крэйгаў, выклікалі настолькі бурнае абурэньне ўсяго зьезду, што Кролю не ўдалося дачытаць да канца сваёй траціксіцкай шваргалкі.

Зьезд аднадушна патрабаваў пачаць аднадушна галасаваньне гэтай меншавіцка-траціксіцкай рэзалюцыі. Пад бурныя доўгія апледыэмэнты зьезд аднагалосна ўхваліў рэзалюцыю, прапанаваную т. Угаравым. Па прапанове гарніка т. Лясенка зьезд прымае пастаноўку аб пазбавленьні Кроля мандату і аб выключэньні яго са зьезду.

А. АЛЬШЭУСКІ.

Новая хваля тэрору на Заходняй Беларусі

Апошнія газеты прыносяць нам весткі аб новым узмацненьні і завастрэньні белага тэрору на акупаваных землях Зах. Беларусі. З канца ў канец стогнучага краю пракатваецца хваля бязмежна-жорсткіх і вострых рэпрэсій у адносінах да мас рабочае класы і сялянства ЗБ і іх палітычных, культурных і прафэсійных арганізацыяў.

Ва ўсіх чатырох ваяводствах ЗБ ідуць масавыя арышты. Лічба арыштаваных мейсцаў не дзесяткамі, а сотнямі. У адным Беластоку арыштавана некалькі дзесяткаў пралетарыяў-таксілішчыкаў і чыгуначнікаў. У Наваградчыне і Віленшчыне пад маскай выяўленьня якойсьці мітычнай тэарэтычнай арганізацыі, усемагутная і крывавае дэфэнзыва арыштавала больш 100 чалавек. Агульныя рэзідзіі абхапляюць цолянскія і рабочыя кварталы гарадоў. Банды шпікаў і паліцыянтаў лётваюць усюды, палючы за рэвалюцыйныя рабочыя і сялянскія.

Адначасна з гэтым па ўсіх гарадох Зах. Беларусі адбываюцца адзіны ад другім масавыя працэсы грамадаўцаў і камуністыч. За апошнія некалькі месяцаў прайшло больш 20 працэсаў рабочых і сялян ЗБ. Працэсы «29» у Вільні, «21» у Наваградку, «34» у Вільні, працэсы ў Кобрыне, Пінску, Берасьці і Беластоку—усё гэта зьявішчы ў жызьці Зах. Бела-

русі толькі двух-трох мінулых месяцаў. У самай недалёкай будучыне рыхтуецца вялізны працэс «46» у Беластоку, пад назвай «працэс цэнтральнага камітэту КПЗБ», рыхтуецца яшчэ адзін працэс Грамады і г. д. і г. д.

Новым зьяўляецца харантар абвінавачваньняў у працэсах, што адбываюцца цяпер.

Падсудныя абвінавачваюцца па 2-й частцы 102 п. царскага кодэксу. Гэтая 2-я частка прадбачыць прыналежнасьць да арганізацыі, якая мае складны аброі. Фашысцкі ўрад не задовольняецца 6-8-гадовымі прысудамі. Ён паставіў сваёй мэтай фізычна знішчыць авангард змагаюцца мас, дзеля гэтага ён ідзе на правакацыю. Ствараюцца ад пачатку да канца правакацыйныя абвінавачваньні, падкладваюць сялянам старую, да нічога няздатную зброю, а потым ладзяць «сэнсацыйныя» працэсы з 15-гадовымі, а то і больш прысудамі.

Унутры самых турмаў значна пагоршыўся рэжым у адносінах да палітвязьняў. Улада імкнецца увесці новы «рэгулямін», прыраўноўваючы палітвязьняў да палажэньня крмынальных.

Са ўсёй мовай ўрад граміць і арганізацыі працоўных. Узмоцніліся праследваньні левай рабочай партыі ППС—лявіц, разбіваюцца і вачы-

няюцца прафсаюзы. Ліквідуюцца гурткі таварыства Беларускай Школы. Асабліва шалёна фашысцкія жандары накідаюцца на працу нізавых арганізацыяў гэтага таварыства.

Сьвішча бізун тэрору. Пасьней зацягваецца пятыя эксплёатацыі на карг прыгнечанага народу. Але гэтае ўзмацненьне тэрору зусім ня сьведчыць аб крэпасьці фашысцкага панаваньня на Зах. Беларусі і аб слабасьці рэвалюцыйных сіл працоўных мас Зах. Бел.

Голад, які ужо стаў фактам у значнай частцы краю, асабліва завастрае адносіны паміж працоўнымі і ўладай акупантаў. Голад лічэ вострай стаіць перад масамі асноўныя пытаньні іх жызьці і барацьбы. Зямля, нацыянальнае і палітычнае прыгнечаньне, узрост кабалы, абдэнны асноўных мас сялянства, якое ўсё павялічваецца, у выніку ўсёй палітыкі фашысцкага ўраду—вось гэтыя пытаньні, вырашэньне якіх масы бачаць не ва ўгодзе і супрапоўніцтве з уладай, ня ў мізэрных палатках, не ў абяцанках, а ў рэвалюцыйнай барацьбе за дамаганьні мас, у барацьбе супроць ўсёй сыстэмы буржуазнага панаваньня.

Класавыя супярэчнасьці растуць. Некаторыя пасьпехі стабілізацыі ня згладжваюцца, а яшчэ больш завастраюць гэтыя супярэчнасьці. Працоўныя масы гораду і вёскі ідуць

улева. Уплывы кампартыі растуць і палгубляюцца. А голад, які вынік панаваньня фашысцкіх акупантаў, уносіць і будзе ўносіць яшчэ большае незадавальненьне ў масы, якія пад кіраўніцтвам КПЗБ узмацняюць і будуць узмацняць барацьбу супроць фашызму. Фашызм бачыць у гэтым галоўную неабсяпеку, якая накіравана супроць яго асноў і таму з такой жорсткасьцю ён па рабочай класе і працоўным сялянстве.

Узмацненьне арыштаў зусім не выпадкова супала з падрыхтоўкай зьезду Т.Б.Ш. Калі ўраду ўдалося ўзяць групу дробна-буржуазных рэвэгатаў і здраднаікаў нацыянальна-вызваленчай барацьбы в Галоўнай Управы, то ўраду не ўдалося прыцягнуць на свой бок самую арганізацыю Т.Б.Ш.

Акруговыя зьезды Т.Б.Ш. праходзілі пад знакам барацьбы супроць угоды з уладам, супроць рэнгатаў і здраднаікаў супроць «астроўшчынаў». Нізавыя гурткі далі дружны адпор фашызму, які прабуе ўзяць у свае рукі Т.Б.Ш. і дзеля гэтага палкам вразумела чаму фашысцкая апычціна пайшла на тое, каб перад пачаткам зьезду правесці масавыя арышты ў Віленшчыне і Наваградчыне.

Але і гэта не дапамагло. Як відаць з віленскіх польскіх газет, у апошні момант улада не дала дазволу на адчыненне зьезду таму,

што, ня гледзячы на тэрор, большасьць дэлегатаў, якія сабраліся, аказаліся вернымі справе нацыянальна-вызваленчай барацьбы і не пайшлі з рэнгатамі в Галоўнай Управы—Астроўскім, Луцкевічам і інш.

Нам ясна, што ўсё гэтае ўзмацненьне тэрору дэсна зьявілася в агульнымі заданьнямі ўраду Пінсудскага. Ён рыхтуецца да вайны супроць СССР. Усе гэтыя апошнія візіты Лерона ў Польшчу, польска-румынская і польска-вэнгерская згоды, сакрэтныя фонды на вайсковыя патрэбы, зьезд легіянераў і інш гавораць, што падрыхтоўка да вайны ідзе ва-ўсо. Але ідзе яна і на ўнутраным фронце. Гэта выражаецца ва ўзмацняючайся барацьбе супроць рабочага, рэвалюцыйна-сялянскага і нацыянальна-вызваленчага руху. І тэрор выступае тут, як першая аброя фашызму, як галоўная падстава яго існаваньня.

Але рух мас расьце і тэрор ня можа яго забіць. Масы Зах. Беларусі ня спужаюцца тэрору. Перамагаючы ўсе перашкоды, яны будуць пад кіраўніцтвам камуністычнай партыі ісьці па шляху рэвалюцыйнай барацьбы супроць фашысцкай дыктатуры Пінсудскага і, ідучы гэтым шляхам, яны перамогуць.

А. АЛЬШЭУСКІ.

Лёзунгі ЦК КП(б)Б да перавыбары саветаў

1. Перамагаючы клясавых ворагаў, узымаючы творчасць мас, праз саветы—будзем будаваць сацыялізм.
2. Кожны год сацыялістычнае будаўніцтва дае нам новыя перамогі. Хай жыве перамога сацыялізму ў Саюецкім Саюзе!
3. Умоцнім асновы сацыялізму. Уперад за індустрыялізацыю краіны!
4. Умоцнім работу саветаў па ўзьянцці сельскай гаспадаркі, па павышэнні ўраджайнасці, па паліпшэнні гаспадаркі беднаты і сярэднякоў.
5. Работу саветаў накіруем на ўсямерную дапамогу сялянскай гаспадарцы, на сацыялістычную перабудову вёскі.
6. Будаўніцтва калектывных гаспадарак—сацыялістычны шлях перамогі заняпаласці, драбнаты сялянскай гаспадаркі. Наперад да буйнага калектывнага земляробства!
7. Якаснае ўзьянцце саўгасаў і будаўніцтва новых зьявіцца значнай крыніцай збожжа і сырцу для Саюецкай краіны, прыкладам і дапамогай у справе ўздыму гаспадаркі беднаты і сярэднякоў.
8. Саюз рабочае масы і асноўных мас сялянства—гэта непераможная крэпасць аб якую разаб'юцца патугі папоў і капіталістых. Умоцнім гэты саюз у перавыбарках саветаў.
9. Вышэй падымем актыўнасць батраноў і беднаты для барацьбы ў саюзе з сярэдняком супроць кулацтва.
10. Саюз пралетарыяту і сялянскай беднаты з сярэдняком—аснова магутнасці саветаў. Будзем умацняць гэты саюз пад кіраўніцтвам рабочае клясы.
11. На спробы нападу клясавага ворага—кулака, нэпмана—на беднату, рабсельскараў і прадстаўнікоў саюецкай улады і грамадзкіх арганізацый аднакам умацняньнем саюзу рабочае клясы і беднаты з сярэдняком, умоцнім наступленне на кулака.
12. Наступленне сацыялізму абвастрае супраціўленне клясавых ворагаў. Умоцнім агонь па кулаку, нэпмане, шкодніку і іх падсобніках—бюракратых.
13. Мы імкнемся да міру, але будзем гатовы даць адпор усялякім спробам узброенага нападу імперыялістаў на Саюецкі Саюз.
14. На падрыхтоўку ваіны імперыялістаў супроць СССР аднакам умацняньнем Чырвонае арміі, разгортваннем работ Асоавіяхіму, умацняньнем абароназдольнасці нашых краіны.
15. Актыўны саветы. Наблізім дзяржаўны апарат да мас, ачысцім яго ад чынуш і бюракраты, падымем праз саветы творчыя сілы працоўных.
16. Бязьлітасная вайна коснасці і няўважлівасці да патрэб пралетарскіх, бдліваці і сярэдняціх мас.
17. Усю работу, усё будаўніцтва—пад агонь самакрытыкі.
18. Паглыбім самакрытыку, разгорнем пралетарскую дэмакратыю. Вылучым новыя кадры перадавых будаўнікоў сацыялізму.
19. Пагалоўны ўдзел працоўных у кіраўніцтве дзяржавай—зарука канчатковай перамогі над бюракратызмам.

20. Працоўныя, усе на справядачныя даклады саветаў, усе на перавыбары. Сямляей вылучаюць новых рабочых і работніц на кіраванне дзяржавай.
21. Больш увагі прафсаюзу да перавыбары саветаў. Прафсаюзы, забяспечце актыўны ўдзел уся прафсаюзнае масы ў перавыбарчай кампаніі саветаў.
22. Больш батраноў і беднякоў у саветы. Хай жывуць саветы! Хай жыве дыктатура пралетарыяту!
23. Саветы—органы пралетарскай дыктатуры. Умоцнім пралетарскае кіраўніцтва ў саветах.
24. Толькі пад кіраўніцтвам бальшавіцкае партыі, саветы былі і будуць органамі пралетарскай дыктатуры і арганізатарамі сацыялістычнага будаўніцтва.
25. Супроць скажэння клясавай лініі ў саветах, супроць пралазачых у саветы кулакоў, супроць іх уплыву на працу саветаў.
26. За выразную клясавую лінію ў саветах. За беднату, за моцны саюз беднаты з сярэдняком у саветах.
27. Слабы ўдзел сялян у рабоце саветаў затрымлівае сацыялістычнае будаўніцтва. Сялянкі—на перавыбары саветаў. Больш батрачак, бяднячак і сярэднячак у саветы.
28. У перавыбары саветаў правярайце работу саветаў і абслугоўванне імі работніц, батрачак і сялянск.
29. Выбрайце ў саветы работніц, батрачак і сялянск, праявіўшых сябе на грамадскай працы.
30. Сялянка, ідзі выбіраць у савет, працуй у савете, будуй новае жыццё.
31. Умацняць беларусізацыю. Умацняць саюз рабочае клясы з сялянствам.
32. Умоцнім абслугоўванне саветамі нацменшасці.
33. Цесны саюз працоўных усіх нацыянальнасцей—аснова моцы Саюецкае ўлады. Умоцнім гэты Саюз пад кіраўніцтвам КП(б)Б.
34. Развіццё сацыялістычнага будаўніцтва СССР—асноўны шлях да зьнішчэння нацыянальнай розніцы сярод працоўных. Удзяляйце нашы намаганні на сацыялістычным будаўніцтва ўсяго СССР.
35. Умоцнім агонь па нацыянальнай замкнутасці і шавінізме. Умоцнім пралетарскую салідарнасць.
36. Наш клясавы вораг прыкрываецца шылдай адзінства нацыі, распаўсюджвае адкрыты шавінізм сярод працоўных. Будзем біць па шавінізме ўсіх нацыянальнасцей. Умоцнім пралетарскую салідарнасць.
37. Антысэмітызм парушае адзінства працоўных мас у барацьбе супроць наступлення капіталістычных элементаў у горадзе і ў вёсцы. Прэч антысэмітызм—агентаў буржуазіі сярод працоўных. Хай жыве адзінства працоўных усіх нацыянальнасцей!
38. Рабочая моладзь, прымай актыўны ўдзел у перавыбарках саветаў.
39. Ленінскі камсамол—верны памочнік партыі. Камсамольцы, усе на выбары саветаў.
40. Ліквідуем няпільнаснасць. Палепшым школы, клубы і хаты чытальні. Умоцнім барацьбу з п'янствам. Зьнішчым папоўскі дурман. Хай жыве культурная рэвалюцыя.

Тав. М. ГАЛАДЗЕД аб перавыбарках саветаў

ЗА РАШУЧАЕ НАСТУПЛЕННЕ НА КАПІТАЛІСТЫЧНЫЯ ЭЛЕМЕНТЫ

Максымальна арганізаванасць і актыўнасць працоўных гораду і вёскі—асноўная ўмова поспеху кампаніі. --- Мабілізаваць на перавыбарчую работу ўсе партыйныя, саюецкія і масавыя арганізацыі

Кампанія перавыбары саветаў, якая ўжо пачалася, зьяўляецца адной з галоўнейшых палітычных кампаній дня, тым болей, што яна праходзіць у абстаноўцы абвостранае клясавае барацьбы.

Мы за апошнія гады маем вялікі рост сацыялістычнага будаўніцтва. Усё больш развіваецца наступленне сацыялістычных элементаў на элементы капіталістычнага, растуць і мацеець нашы поспехі на фронце сацыялістычнай перабудовы вёскі, краіна ўступіла ў паласу непасрэднага плянавага будаўніцтва сацыялізму на аснове настаноў XV з'езду УсеКП(б).

Арганізацыя новых калгасаў, пабудова новых саюецкіх гаспадарак, рост кааперацыі—выпіхаюць, біюць па капіталістычных элементах вёскі і гораду.

Рост сацыялістычнае гаспадаркі, рост пралетарыяту азлабляюць нэпмана і кулака, які павялічвае клясавае супраціўленне. У горадзе пралетарыяту супроцьпастаўляюцца нэпманы, а ў вёсцы мы маем лютага клясавага ворага—кулака, спекулянта, міраеда, які супраціўляюцца ўсім нашым мерапрыемствам.

Перавыбары саветаў—органу пралетарскай дыктатуры, непасрэдных праваднікоў пралетарскай палітыкі на вёсцы—ня могуць не прыцягнуць да сябе ўвагі ўсіх клясава-варожых нам элементаў.

За апошні час, паводле вестак з месц, у зьвязку з перавыбарчай кампаніяй, капіталістычныя элементы вёскі праяўляюць вялікую актыўнасць. Кулак ужывае «гібку» тактыку: ён дзейнічае пагрозамі, подкупамі, спойманнем беднаты, распаўсюджаннем правакацыйных чутак, праз сваіх бліжэйшых прыцеляў-падпявал, імкнецца праводзіць сваю лінію, сваіх людзей у саветы, імкнецца перацягнуць на свой бок сярэдняціх элементы—вёскі. Клясавы вораг ня спыняецца і перад адкрытымі выступленнямі—

разгонам сходаў, замахамі на забойства вясковых актывістых. Ён шырока скарыстоўвае нашы сучасныя гаспадарчыя затrudненні. Варожы нам уплывы прасякаюць і ў горад, і нават у асяродкішча паасобных груп рабочых (выпадкі антысэмітызму і нацыянальнага шавінізму на радзе заводаў БССР).

Наша лінія—лінія камуністычнае партыі—умоцненае, энэргічнае далейшае наступленне на капіталістычныя элементы гораду і вёскі.

Мы павінны правесці выбарчую кампанію такім чынам, каб умацніць нашы палітычныя пазыцыі, палітычна выявіць тыя клясы і групы, якія будуць выступаць супроць нас, мы павінны замацаваць і правесці за пралетарыятам, за асноўнай сілай, якая кіруе нашай краінай, усю масу сярэднякага сялянства. Яшчэ больш замацаваць бяднячка-сярэднячкі блён.

Мы павінны выкрыць кулацкія ідэйкі перад шырокімі масамі сялянства, паказаць іх сапраўдную сутнасць, у інтарэсах каго яны распаўсюджваюцца, даць кулаком магутны адпор.

Мы павінны ў справядачнай кампаніі разгарнуць сваю станоўчую праграму будаўніцтва і паліпшэння становішча працоўных, накіраваць актыўнасць мас на лінію ўзьянцця ўраджайнасці палёў, агрыкультурных мерапрыемстваў, арганізацыі калгасаў і с.г. вытворчых таварыстваў.

Як сустрэкалі мясцовыя арганізацыі ўзросшую актыўнасць капіталістычных элементаў? Ці супроцьпаставілі яны ёй актыўнасць беднаты, батрацтва і сярэднякоў, памножаную на арганізаванасць і згуртаванасць? Матар'ялы з месц гавораць, што моцна ўзросшая актыўнасць беднаты і сярэдняцтва скарыстоўваецца невыстарчална.

Многія мясцовыя арганізацыі не ўявілі сабе, што справядачна-перавыбарчая кампанія павінна зьявіцца генэральным аглядам усей



батакоў ад работы ў часе перавыбары. З няўважлівымі адносінамі да прыцягнення батрацтва трэба змагацца самым рашучым чынам.

За апошні час мы наглядаем новае вельмі прыемнае зьявішча—рабочыя рэальна дапамагаюць беднаце і сваім саюзнікам-сярэдняком у іх барацьбе супроць кулака. Нельга ня вітаць ініцыятыву пашыркы рабочых брыгад на вёску, якія павінны падштурхоўваць работу на перавыбарках.

Мы значна выраслі і пры мабілізацыі ўсіх сіл партыі і саюецкай ўлады змогуць правесці выбарчую кампанію так, як гэтага патрабуюць інтарэсы нашага сацыялістычнага будаўніцтва.

Мы абавязаны так разгарнуць

работу, каб перавыбары зрабіліся моцным наступленнем на нашых клясавых ворагаў. Глыбока і дасканала растлумачыць нашы дасягненні і недахопы, бязьлітасна змагацца з бюракратызмам, фармалізмам і пасыўнасцю ў справе разгортвання кампаніі, умацніць кіраўніцтва партыі выбарамі на шляхам камадавання і прыкрыванняў, а шляхам умелага кіраўніцтва, ужывання шырокай саюецкай дэмакратыі і чутых адносін да запатрабаванай мас—наша важнейшая задача.

Трэба заўсёды памятаць, што толькі пад кіраўніцтвам партыі саветы застануцца органамі дыктатуры пралетарыяту, арганізатарамі будаўніцтва сацыялізму.

Фабрыка "Вэзув" выступіла на спаборніцтвы

ГОМЕЛЬ. (Наш кар.) Мітынгі-пераклічкі ўзварушылі рабочую масу Гомельшчыны. На фабрыцы «Вэзув» на мітынгі-пераклічцы прысутнічала больш 1.000 чалавек. Рабочыя віталі ініцыятыву рабочых завода «Пралетары» і прынялі іх выклік.

Выступаўшы таварышы заявілі: «Лепшым адказам на пошукі нашых ворагаў унутры і па-за краінай будзе згуртаванне вакол партыі рабочае клясы, правядзенне ў жыццё лёзунгаў індустрыялізацыі краіны, ачышчэнне саветаў ад усёго гнілага, ад бюракратызму і п'янціны».

Рабочыя запрапанавалі наладзіць спаборніцтвы паміж цэхамі фабрыкі, паслалі выклік фабрыцы «Дняпро» ў Рэчыцы і лесаліны «Калпраца» ў

Новабеліцы.

Акрамя таго, вылучаны дэлегацыі рабочых для актыўнага ўдзелу ў правядзенні перавыбарчай кампаніі ў падшэфнай вёсцы Пакалюбічах і ў вёсках, дзе жывуць рабочыя фабрыкі.

Чырвонаармейцы таксама гарача адгукнуліся на выклік рабочых. На мітынгі чырвонаармейцаў, камандзіраў і палітработнікаў гарнізону прынята рэзалюцыя-наказ, у якой гаворыцца:

— Абцяжым у лістох на бацькаўшчыну растлумачыць сваяком і аднавяскоўцам задачы, што ставяць перад перавыбарчай кампаніяй, парам ім прыняць самы актыўны ўдзел у перавыбарках.

№-я дывізія імя Фрунзэ выступіла на спаборніцтвы

Учора ў клубе саўгандальска-жыгачка-адыбій дэлегацыя сход прадстаўнікоў частыцей №-й Беларускай дывізіі на пытанні аб мітынгі-пераклічцы на перавыбарках саветаў.

Камандзір дывізіі тав. Лакціёнаў спыніўся на важным значэнні кампаніі на перавыбарках.

Кулак і нэпман,—кажа т. Лакціёнаў,—абналелі і стараюцца пралезці ў саветы.

Чырвоная армія, апрача ступоранітнага ўдзелу ў перавыбарках, павінна яшчэ далапаць беднаце даць адпор кулаку. Кожны чырвонаармеец у лістох дадому павінен напісаць аб важнасці кампаніі—паказаць, хто, на яго думку, трэба правесці ў савете.

З дакладам аб перавыбарчай кампаніі выступіў заст. арыаддзелам ЦК КП(б)Б т. Гантман.

Добрускія арганізацыі зацягваюць кампанію

Цэнтральная выбарчая камісія атрымала весткі аб пагрозе зрыву плану перавыбарчай кампаніі Добрускага гарсавету Гомельскай акругі.

Справядачная кампанія, якая павінна была распачацца з 1-га сьнежня, значна спазнілася. Пад-

ні, не гаворачы ўжо аб рабочых масах. Справядачны пленум гарадскога савету з удзелам прафактыўнага двара склікаўся, але з-за дрэннага надвор'я, адсутнасці памешкання не адбыўся. Сарваны таксама дэлегацыі сход рабочых разам з прафактывам, які быў назначаны на 27-га лістапада.

На месца ў радок партыі тым, хто страціў

Чыноўнікі і бюракраты, якія перадавалі сваю работу партыі, а не партыя перадавала сваю работу чыноўнікам і бюракратам.

„Патрэбны ўзмоцнены і, у параўнанні з апошнімі гадамі, куды больш цвёрдыя меры па ачышчэнні партыйных арганізацый выгнаннем з іх элементаў, якія выкарыстоўваюць прабыванне ў кіруючай партыі для сваіх карысных і кар’ерысцкіх мэтай, элементаў буржуазна-мяшчынскага перараджэння, якія зрасьліся з кулацтвам і т. п.“

(З рэз. лістападаўскага пленуму ЦК УсеКП(б))

За чыстату партыйных радоў

(Да акруговай партыйнай канфэрэнцыі)

Праца Менская АКК КП(б)Б на грады з ідэалёгічнымі ўхіламі, за лоду, адліства партыі, супроць ідэальных хістанняў, усялякіх спробаў апазыцыйных груп і наасобных таварышоў нааслабці сталевае дысцыпліну партыі, праходзіла пры актыўным удзеле парт’яцэка.

Праводзячы сваю працу, АКК трымала перасрэдную сувязь з бюро лясцэка ставіла сваёй задачай інфармацыю ў партыйных органах, сыгналізуючы аб тых або іншых зьявішчах, якія мелі месца ў нашай партарганізацыі. У выніку такой шырокай інфармацыйнай мы дабіліся таго, што ў Менскай арганізацыі апазыцыя змагла схіліцца на свой бок толькі асобных парт’яцэкаў, арганізацыя-ж цалкам засталася адзінай і дала рашучы адпор усім хістанням ад ленынскай лініі партыі. Ячэйкі сваячасова прышлілі меры ў адносінах да рабочых-парт’яцэкаў, якія ня былі згодны на асобных пытаннях з лініяй партыі, вая і сярод іх сталую выхавальную працу, дапамагалі ім ва ўраўнаважанні асноўных дырэктыв партыі.

Зараз Менская акрпартарганізацыя цвёрда стаіць на бальшавіцка-ленынскай шляху. Але ў зьвязку з перажыванымі затрунненямі росту сярод асобных парт’яцэкаў ёсьць хістаньні як на агульных пытаннях палітыкі нашай партыі, так і на пытаннях нацыянальна-культурнага будаўніцтва. Аднак і гэтыя хістаньні сярод асобных таварышоў патрабуюць ад нас прыняцця належных мер па іх ідэалёгічным перавыхаваньні.

Вядучы сталую барацьбу са ўсялякімі хістаньнямі ў радох нашай арганізацыі, АКК ні на адну хвіліну не наслابلя барацьбы з усякімі хваравітымі зьявішчамі, якія мелі месца ў нашай арганізацыі. Калі за 26-27 г. АКК разгледзла 93 справы аб партнаступках парт’яцэкаў, дык у 27-28 г. разгледжана 322 справы. Гэтае навальчэнне тлумачыцца галоўным чынам шырокім разгортваньнем самакритыкі, большым разгаваньнем з боку партыйных і бестартыйных мас на дрэнныя, антыпартыйныя паводзіны асобных членаў партыі. З агульнага ліку разгледжаных спраў апазыцыйных—32, палавая распушчаласць—21, надбайная адносіны да службовых абавязкаў і безгаспадарчасць—46, сувязь з чужым элементам—19, рэлігійныя абрады—21, п’янства—62, рэшта прыпадае на роўныя іншыя праступкі. Гэтыя некалькі лічбаў яскрава паказваюць, што больш за ўсё было п’янства, а ад яго і ўсякія іншыя антыпартыйныя ўчынкі. Аб гэтым-жа гаворыць і рад фактаў, якія наглядзіліся за гэты год у радзе раёнаў нашай акругі (Бягомль, Зямбін, Племчаніцы і г. д.). Там верхавіна партыйнай арганізацыі п’янствавала, скрыўляла клясавую лінію, мела сувязь з чужым элементам. У Бягомлі часта адбываліся палойкі адказных працаўнікоў. Сакратар РК замест таго, каб весті барацьбу з такімі зьявішчамі, сам прымаў у іх удзел, пераносячы іх да себе на кватэру. Загадчыкі зямельнай і грамадзянска-гэтага-ж раёну дапамагалі кулацкім гаспадаркам. У Зямбінскім раёне пры ліквідацыі яго, усё адказныя работнікі на працягу больш

з-х дзён п’янствавалі ў прыватнай гасцініцы, наладжвалі «канцэртныя аддзяленьні», а месцічкова беднота зьбіралася пад вакном паслухаць, «як плююць адказныя працаўнікі раёну і як яны прапавяць Зямбінскі раён».

Ня лепш было і ў Племчаніцах, там старшыня РВК ездзіў па раёне п’яным, прыставаў да настаўніц, астатнія-ж работнікі РВК працягвалі справу свайго старшыні.

Рашучая барацьба з такімі зьявішчамі з боку ўсёй партыйнай арганізацыі дала магчымасць акруговай кантрольнай камісіі ачысьціць рады нашай арганізацыі ад элементаў, якія разлажыліся. Племчаніцкая, Бягомльская, Зямбінская, Астр-Гарадзецкая арганізацыі ў цэлым былі адаровныя, загібліся там толькі верхавіны, і задача АКК і АК заключалася ў тым, каб ачысьціць гэтыя арганізацыі ад галоўкі, якая разлажылася і тым самым паставіць усю працу ў гэтых раёнах на адпаведную вышыню. Гэта было зроблена, і сёньня мы можам сказаць, што гэтыя арганізацыі разам з усёй акрпартарганізацыяй вядуць напружаную працу па выкананні пастаноў 15 зьезду партыі па калектывізацыі сельскай гаспадаркі, па ўзмацненьні саюзу беднаты з сярэдніком, па ўзмацненьні барацьбы з кулаком і г. д.

Адным з хваравітых зьявішч у арганізацыі побач з п’янствам—зьяўляюцца рэлігійныя абрады сярод членаў партыі. Рэлігійныя абрады ў большасьці сваёй прыходзіцца на рабочых-выхадцаў з дробна-буржуазнага асяроддзішча. Таму барацьба з такімі зьявішчамі стала ў цэнтры ўвагі АКК і ўсёй партыйнай арганізацыі. Яшчэ рад хваравітых зьявішч мы мелі ў нашай арганізацыі: склокі, бюракратызм, пратэктывізм, антысэмітызм, растраты і г. д. АКК іх выкараняла таксама жорстка і рашуча пры шырокай дапамозе партыйных мас.

З усіх прыцягнутых да адказнасці 322 чал., мы маем рабочых—129 чал., сялян—54, служачых—134, іншых—5.

Выключана з партыі за гэты перыяд рабочых—65, сялян—19, служачых—48, іншых—5, усяго 137 чалавек або 42,8 проц. з агульнага ліку прыцягнутых да партыйнай адказнасці. Кандыдатаў сярод выключаных 58 чал., ці 42,3 проц.

Найбольшы процант выключаных з партыі падае на таварышоў, якія ўступілі ў партыю ў 1926 годзе і пазьней.

Партыйная арганізацыя і акруговае кантрольнае камісія на працягу ўсяго перыяду вяла рашучую барацьбу з хваравітымі зьявішчамі як мерамі выхавальнага характару, так і мерамі параньня аж да выключеньня з партыі ўсіх тых, што разлажыліся, што былі чужымі нашай партыі. Ачышчаючы свае рады ад элементаў, якія разлажыліся, і пап’яняючыся за лік лепшых вытрыманых рабочых, наша партыйная арганізацыя адзінай агуртаванай і ленынска-вытрыманай прапавала над выкананьнем задач, паставленых 16 зьездам нашай партыі.

ПАЛЯКОУСКІ.

ЦК КП(б)Б Беларусі

XIX-я партыйная канфэрэнцыя М-скай Стралковай Беларускай дывізіі імя т. Фрунзэ шле гарачае прывітаньне бальшавіцка-ленынскаму кіраўніку Камуністычнай партыі (бальшавікоў) Беларусі—ЦК КП(б)Б.

Партарганізацыя дывізіі ідэалёгічна здаровая і вытрыманая да гэтага часу, у далейшай рабоце ні ў якім разе не адступіць ад генэральнай ленынскай лініі і будзе рашуча змагацца з правам ухілам і прымірэнцтвам, не наслابلючы барацьбы з рэшткамі трацізму.

У якасьці асноўнай задачы партканфэрэнцыя высювае перад партарганізацыямі дывізіі неабходнасьць далейшага ўзмацненьня работы на падставе пастаноў 15-га зьезду і пленумаў ЦК УсеКП(б) і ЦК КП(б)Б, што адбыліся пасля 15-га зьезду, асабліва лістападаўскага.

Палітычнае выхаваньне шырокіх чырвонаармейскіх мас у напрамку гэтых пастаноў партыі—адна з важней-

Адкінуць чужыя элементы

На ўсіх этапах барацьбы за перамогу сацыялізму, на ўсіх шматлікіх фразох сацыялістычнай рэвалюцыі камуністычная партыя ішла і ідзе ў першых радох рабочае клясы. Ітакім і быць ня можа.

Спраўляючыся з труднасьцямі і найскладанейшымі задачамі, уцягваючы мільёны новых барацьбітоў і актыўных удзельнікаў сацыялістычнай будоўлі, партыя заўсёды клапацілася і будзе клапаціцца як аб чыстаце ідэае зброі—правільнай сапраўды марксысцка-ленынскай палітыкі, так і аб чыстаце, моцнасьці, цвёрдасьці сваіх радоў.

Узмацняючы партыю за кошт лепшых, найбольш свядомых і стойкіх, адданых справе рабочае клясы пралетараў, рабочых ад вытворчасьці, партыя ў той-жа час прымае і будзе прымаць усе меры да таго, каб зьнішчыць усе недахопы, якія ёсьць, выправіць усе тая недахват, якія затрымліваюць і тармазяць наш рух наперад.

Асабліва цяпер, у перыяд ажыццяўленьня задач неапрадэнага будаўніцтва сацыялізму,—задача што патрабуюць вялізнага напружэньня, вытрыманасьці, клясавае шільнаці—наўнясьць элементаў, што адарваліся ад партыі, элементаў, што страцілі свой клясавы твар, напоцісь вялікую шкоду партыі і рабочай клясе.

Вось чаму лістападаўскі пленум ЦК, побач з неабходнасьцю ўнягнення ў партыю лепшых перадавых рабочых ад вытворчасьці, прыняў таксама неабходным зрабіць ачыстку партыі ад чужых элементаў і элементаў, якія разлажыліся.

За апошнія гады ў партыю ўвайшло звыш 700.000 рабочых (з часу ленынскага закліку), бліжэйшыя два гады дадуць новы рост партыі за кошт перадавых, цвёрдых і вытрыманых свядомых рабочых ад вытворчасьці. Няма сумненьня ў тым што задача паставленая пленумам ЦК, задача, вырашэньне якое азначае ўцягненьне да канца 1930 г. у партыю 300-350 тысяч рабочых ад вытворчасьці, яшчэ больш умопліць рады партыі. Але ў цэлым задача

шых задач, якія паставлены перад партарганізацыямі.

Задача забеспячэньня правільнага напрамку пры правядзеньні нацыянальнай палітыкі партыі ва ўмовах Беларускай дывізіі знайшла поўны адкіт у пастановах канфэрэнцыі.

Спробы клясавага ворага праз антысэмітызм разьбіць адзінства рабочае клясы, парушыць шчыльны саюз паміж працоўнымі ўсіх нацыянальнасьцяў знойдуць рашучы адпор з боку ўсіх чырвонаармейцаў, камандзіраў і паліработнікаў.

Партканфэрэнцыя ўпэўнівае ЦК КП(б)Б, што партарганізацыя дывізіі прыме ўсе меры да таго, каб яшчэ больш ўзмацніць баявую сілу дывізіі. Па першым закліку Савецкай ўлады і Камуністычнае партыі дывізія гатова будзе выступіць у бой з клясавым ворагам за сусьветны камунізм.

Нахай жыве камуністычная партыя, правадыр і арганізатар Чырвонай арміі.

будзе вырашана, калі ўсе тая, хто прымазаўся, адарваўся ад партыі, перарадзіўся, сваячасова будучь выкінуць з ле. Рэвалюцыя дзімадаўскага пленуму таму гаворыць, што—«праверка і чыстка арганізацыі ад чужых элементаў, якія разлажыліся, абюракаціліся і г. д., павінна праводзіцца значна больш рашуча і больш сьстэматычна».

Закранаючы партыйныя арганізацыі вёскі, пленум паказаў, што ў іх «усім нязначна ўдзельная вага пралетарскіх элементаў і проста мээрны кадр калгаснікаў» і што ў некаторых выпадках у складзе высковых арганізацый значная доля заможных сялян. Сярод гэтых элементаў ёсьць такія, якія усім адарваліся ад партыі, зблізіліся з кулаком, гаспадарча абраблялі, разлажыліся і нічога агульнага з пралетарыятам і яго партыяй ня маюць.

Кажучы аб гэтых элементах у сваім дакладзе аб выніках лістападаўскага пленуму ЦК на сходзе маскоўскага партактыву, тав. Молатаў адзначыў, што пры правядзеньні хлебазагатоўчай кампаніі ў мінулым годзе мелі месца факты, калі наасобныя камуністы, якія адарваліся ад партыі, разлажыліся, ня толькі ня выйшлі неабходнай актыўнасьці ў справе правядзеньня хлебазагатоўчых, але і процідзейнічалі ім, адкрыта выказвалі сваё нежаданьне дапамагчы ў вырашэньні важнейшых задач хлебазагатоўчай кампаніі. Некалькі соцень высковых камуністаў у зьвязку з гэтым было выключана з партыі.

Зраумела, што гэтыя чужакі, якія зрасьліся з кулацтвам, ня могуць заставацца ў партыі. Гэтыя людзі, якія збліжаюцца з клясавым ворагам, наўмысьля скажваюць лінію партыі, бо клясавы вораг зацікаўлены ў тым, каб рэвалюцыяйная лінія скажылася, бо правільнае правядзеньне лініі партыі, якая апрацава на бедняка і захоўвае саюз з сярэдніком, б’е па кулаку і яго інтарэсах. Таму патрэбна карэнная чыстка высковых арганізацый, патрэбна больш сьстэматычная праверка і чыстка арганізацый ад чужых элементаў і элементаў, якія абюракаціліся, разлажыліся.

А. Р.

быць палітычным актыўнасьцю, павінна насіць характар не механічнага прасоўваньня моладзі і жанчын, а сапраўднага ўцягненьня новых кадрў у дзяржаўнае будаўніцтва.

Некалькі слоў аб прафэсійнальных арганізацыях, у прыватнасьці аб саюзах, зьвязаных з вёскай. Саветы—органы пралетарскай дыктатуры—зможуць поўнасьцю выканаць сваю ролю толькі пры актыўным удзеле ў іх шырокіх пралетарскіх мас. Перавыбары павінны ўзмацніць ролю пралетарыяту.

Мы павінны дабіцца, каб члены прафсаюзаў на ўсе 100 проц. удзельнічалі ў перавыборах, каб сельска-гаспадарчыя і лясныя рабочыя, працаўнікі асветы і мэдсанпрацы, якія ў непасрэднай рабоце сутыкаюцца з сялянствам, паказалі прыклад арганізаванасьці і пралетарскай дысцыпліны.

Асаблівую ўвагу трэба ўдзяліць арганізацыі батрацтва.

Трэба праўду сказаць, у гэтых адносінах намі мала зроблена. Мясцоныя саветы ў мінулую кампанію дрэнна скарысталі сваё права—абавязьць заможнікаў вызваляць

Правая небясьпека і трацізм

Наша сьлянская краіна мае толькі адну дарогу да сацыялізму. Яе паказуў Ленін. Ён-жа папярэдзіў рабочых і сялян, што налева ехаць—будзеш біты, направа ехаць—будзеш біты. Былі, аднак, выпадкі, калі людзі зьбіваліся з правільнай дарогі і направа, і налева і хацелі за сабою цягнуць партыю. Але партыя ня сходзіла з намячанага шляху і цвёрда ішла да сваёй мэты, абараняючы сваю палітыку ад розных выкручэньняў. Цяпер партыя ў новай абстаноўцы прыходзіцца змагацца «на два франты». Яна абараняе ленынскае палітыку ад правых і левых скажэньняў.

Для цяперашняй абстаноўкі гэту барацьбу на два франты трэба разумець так. І правы і левы ўхілы для нас небясьпечны і шкодны, у іх знаходзіць сваё адлюстраваньне напор чужой ленынізму ідэалёгіі. У ідэалёгіі правага і левага ўхілу, як у дуэсты, адбываюцца настроі розных пластоў дробнай і буйнай буржуазіі і буржуазнай інтэлігенцыі. У нас, у краіне пераважае дробная вытворчасьць, з яе растуць кулакі і пэпмань. Усё гэта, як мора, акружае рабочую клясу і партыю. Некаторыя зьвённы партыі заражаюцца дробна-буржуазнай стыхіяй. У ёй заключаецца крыніца ўсякіх ухілаў, у тым ліку іх галоўных відаў: правага і левага.

Правы і левы ўхілы аднолькава, урэшце, могуць прывесці краіну да аднаўленьня капіталізму, хоць і робяць гэта з розных канцоў. Розніца паміж правымі і левымі заключаецца ў іх плячформе, у спосабах, у метадах Возьмем два асноўныя пытаньні.

Індустрыялізацыя. Партыя гаворыць, што тэмп індустрыялізацыі ў нас напружаны, цяжкі, але яго зьяўляецца ніяк нельга. Ён зьяўляецца зараз неабходным, ён дыктуецца ўсёй міжнароднай і ўнутранай абстаноўкай. Першыя разважальнікі. Ці нельга як-небудзь пазба-

лізаваць не падрыўны да камп’юрскага гаспадарства.

ПА САВЕЦКАЙ БЕЛАРУСІ

Вынікі васеньняй пасаўнай кампаніі

МЛЗЫР. (Наш кар.). Намечаныя пасаўныя кампаніі выкананы па акрузе больш як на 100 проц. Ачышчана 1.587 тон насення. Па пляне было прадугледжана завезьці і вагатовіць 53 тоны насення, а завезена 73 тоны. За васеньню пасеўную кампанію разьмяркована 2.281 сельска-гаспадарчых машын на суму 94.315 р. і апрача гэтага было выдана на пракат 257 сельгасмашын. За гэты-ж час былі арганізаваны 64 розныя с-г. аб’яднаньні супроць намечаных па пляне 47 аб’яднаваньняў.

Пабудова лекавых устаноў

ГОМЕЛЬ. (Наш кар.). У акрузе пашыраецца сетка лекавых устаноў. У Нова-Беліцы будзе пабудавана больніца для оухотнікаў, намечанае арганізацыя ў Гомелі хірургічная і генэральная больніцы. У Горвалі, Рэчыцкага раёну, у дні сьвятнаваньня 10-гадовай абшчэньня БССР абдуваецца адкрыцьце новай больніцы.

Зьезд спецыялістаў па сельскай гаспадарцы

КАПЫЛЬ. (Наш кар.). Надаўна ў м-ну Капыль адбыўся зьезд спецыялістаў па сельскай гаспадарцы, на якім прысутнічалі ўсе аграномы, загадчыкі саўгасаў і ляснічых Капыльскага і Грэскага раёнаў. На зьездзе абгаворвалася пытаньне разьвіцьця сельскай гаспадаркі. Быў завулкан дэклад аб сваёй падваення ўрадкайнасьці нашых палёў. Спецыялісты пазнаньні арыныць самы шырокі ўдзел у перавыбарчай кампаніі сельсваветаў.

39 тыс. руб. на калектывізацыю

КАПАТКЕВІЧЫ. (Наш кар.). За апошні час вытворчымі арцэламі лясцэчка ацонлена 130 кўрэйскіх сем’яў, якія арганізаваны ў малочныя садова-гародні, смаласкурамні і іншыя арцэлы. Для ўзьяўчэньня работы ў гэтых арцэлах адпушчаны крэдыт у 14.000 руб. і на ўзьяўчэньне сельскае гаспадаркі 20.800 руб., для кантралявання буднішчага насельніцтва з мясцовага бюджэту адпушчана 5.000 руб.

віцца ад гэтага напружанага тэмпу, скараціць затраты на цяжкую індустрыю. Лепш больш затраціць на лёгкую прамысловасьць. Тут выказваецца, папершае, нежаданьне змагацца з труднасьцямі; падругое, настрой буржуазіі, якая супроць будаўніцтва сацыялізму і чакае пагібель савецкае ўлады. Левы ўхіл—трацістыя ня лічацца з напружаным тэмпам індустрыялізацыі і прапагануць яшчэ больш павялічэньне. Тут выходзіць, як відаць, «лявізна», «рэвалюцыйнасьць», на вуду якое пападаюцца некаторыя рабочыя. Трацізм прапавіць індустрыялізаваць краіну, ня лічачыся ні з чым і ў першую чаргу з сярэдніком. Яго палітыка вядзе да разьрыву саюзу паміж рабочай клясай і сялянствам. Як тав. Сталін гаворыць на пленуме ЦК, правыя разважваюць: «Ня трэба было будаваць Дняпрастрой», а левыя наадварот, супярэчаць: «Што нам адзін Дняпрастрой, надавай нам што год па Дняпрастрой». Ясна, што і тыя і другія ня маюць рацыі.

Адносіны да сярэдняка. Партыя лічыць, што ў нас галоўная маса сялянства—беднота і сярэднякі. Яны зьяўляюцца саюзьнікам рабочае клясы ў вёсцы. З імі рабочая кляса змагалася супроць памешчыкаў і рэвалюцыя, з беднотам супроць капіталістычых. Сярэдняк ёсьць цэнтральная фігура зямляробства. Дыктатура пралетарыяту азначае саюз з сярэдніком, але ў гэтым саюзе кіруе пралетарыят. Кіраўніцтва заключаченна ў пераробцы вёскі на сацыялістычны лад.

Правыя гавораць: «Не чапай кулака, дай яму свабодна разьвівацца». Тым самым яны хочуць накіраваць сярэдняка на капіталістычную дарогу, адарваць яго ад рабочае клясы, на бок кулака. Гэта адбываецца таму, што яны аднабакова разглядаюць дыктатуру пралетарыяту, бацьца ў ёй толькі саюз з сялянствам. Левыя, на адварот, разглядаюць кулака ў павя-

лічальнае шкло і кідаюцца ў паніку перад ім. Яны пераацэньваюць кулака і таму недацэньваюць сярэдняка. У іх выходзіць наступнае: «Бі ня толькі кулака, але і сярэдняка таму, што ён такі-ж прыемны ўласнік, як і кулак». Левыя адрываюць рабочую клясу ад сярэдняка і штурхаюць сярэдняка ў абоймы кулака.


Ітак, партыя змагаецца на два франты. Чаму-ж яна б’е мацней па правым ухіле і прымірэнцтве? Таму, што правы ўхіл найбольш небясьпечны ў гады ўздыму. А мы зараз пачынаем узьнімацца вышэй ад даваеннага ўзроўню. Гэта, папершае. Падругое, правая небясьпека яшчэ не выстарчальна выкрыта перад партыяй і рабочай клясай. Трацізм пацяраў у асноўным крах на 15 зьездзе, супроць яго партыя ў асноўным ідэва ўзброена. Ня сьмяняючы барацьбы з яго рэшткамі, партыя павінна ўзбройвацца супроць правага ўхілу, які найбольш небясьпечнага ў даны момант.

Лістападаўскі пленум ЦК даў наступную характарыстыку правага ўхілу. «Вышлімае правы ўхіл, які знаходзіць сваё адлюстраваньне ў імкненьні зьнізіць тэмп і затрымаць далейшае будаўніцтва буйной індустрыі, і надбайных або адмоўных адносінах да калгасаў і саўгасаў, у недаацэньні і затшоўваньні клясавай барацьбы, у прыватнасьці барацьбы з кулаком, у бюракратычнай няўвазе да патрэб мас, у недаацэньні барацьбы з бюракратызмам, у недаацэньні ваеннай небясьпекі і г. д.»

Вось асноўныя пункты плячформы правага ўхілу. Трэба гэтую плячформу ўсвадоміць кожнаму члену партыі, каб зраўнаць яе пагубнасьць для партыі і каб умела павесці барацьбу з канкрэтнымі фактамі праўчальнага правага ўхілу і прымірэнчых да яго адносінаў.

Н. А.

Сход памяці Н. Г. Чэрнышэўскага



Чэрнышэўскі ў Вілючоной турме (Якуцкае вобл.) паліць напісаны ім творы.

100 год назад нарадзіўся вялікі расійскі сацыялісты Н. Г. Чэрнышэўскі. Праз усё сваё жыццё Чэрнышэўскі змагаўся за вызваленне працоўных мас з-пад палітычнага і сацыяльнага ўціску. За гэта яго шануе грамадзкасць усёга Саветаўскага Саюзу.

У Менску ўрачысты сход, прысвечаны памяці Н. Г. Чэрнышэўскага, адбыўся 13 снежня г. г. у доме

Культуры. Сход быў шматлюдны. З дакладам аб жыцці і дзейнасці юбіляра выступіў прафэсар Беларускага Дзяржаўнага Універсітэту С. Я. Вальфон, які, адзначыўшы вялікую працу і значэнне Чэрнышэўскага, зазначыў:

— Адзіная палітычная памылка Чэрнышэўскага, як пісаў У. І. Ленін, заключалася ў тым, што ён не зразумеў, што без рабочае кля-

сы і рэвалюцыйнае партыі нельга будзе скінуць царызму, зьнішчыць эксплуатацыю і ўціск. Але ў параўнанні з усёю яго рэвалюцыйнаю дзейнасцю гэта яго памылка нязначная.

Далей з прамовамі выступілі рэктар БДУ праф. Пічэта і дацэнт БДУ тав. Гальман.

Вечар закончыўся вялікім канцэртам.

ПРЫВІТАНЬНЕ ЦІШКУ ГАРТНАМУ

Беларуская асацыяцыя пралетарскіх пісьменьнікаў і рэдакцыя часопісі „Маладняк“ ад імя сваіх сяброў і супрацоўнікаў пасылаюць шчырае прывітаньне юбіляру-паэту і рэвалюцыянеру Цішку Гартнаму ў дзень дваццятых угодкаў яго літаратурнай дзейнасці.

Прышоўшы ў беларускую літаратуру з масы працоўнага сялянства, першым адбіваючы ў сваіх творах пажую пра-

цу беларускага рамесніка, Цішка Гартна даў беларускай пралетарскай літаратуры песьні працы і змаганьня і амагавуў сам у радок барацьбітоў за Савецкую Беларусь.

На працягу далейшых год сваё літаратурнае дзейнасці Цішка Гартна адбіў у сваіх творах эпоху змаганьня за вашу рэспубліку працоўных, эпоху сацыялістычнае перабудовы краіны.

Жадаючы поспехаў у дзейнай лі-

таратурнай дзейнасці, мы ўпэўнены, што Цішка Гартна яшчэ шмат зробіць на карысьць росквіту беларускай пралетарскай літаратуры.

Мы спадзяемся, што ў асобе Цішкі Гартнага сустрэнем патрыманьне і дапамогу ў нашым змаганьні за беларускую пралетарскую літаратуру.

Прывітаньне і шанава юбіляру!
ПРАУЛЕНЬНЕ БЕЛАПП
РЕДАКЦЫЯ ЧАСОПІСІ „МАЛАДНЯК“



Чэрнышэўскі адмаўляецца падпісаць нарыхтованае афіцэрам прашэньне аб памілаваньні

Пяцігодзьдзе краязнаўчага руху

„Толькі на падставе дэталнага веданьня самых малых куткоў краіны магчыма правільная арганізацыя вытворчасці і працы“

У. І. ЛЕНІН

Прывітаньні Слуцкаму т-ву краязнаўства

Шчыра вітаю працоўных Слуцчыны з 5-годзьдзем існаваньня краязнаўчай арганізацыі, як пачынальнай патрэбнай і важнай працы краязнаўчай арганізацыі на мясцох.

Справа дабледаваньня эканамічных і культурных багацьцяў краіны ў сацыялістычным будаўніцтве зьяўляецца вельмі актуальнай.

Жадаю далейшых поспехаў у пашырэнні і паглыбленьні вашай працы.
Старшыня Савету Народных Камісараў БССР М. ГАЛАДЗЕД.

Народны Камісарыят Асьветы шчыра вітае Слуцкае таварыства краязнаўства з пяцігодзьдзем вывучэньня Слуцчыны, якое зьяўляецца вадка карысным для асьветных устаноў, што працуюць на аснове краязнаўства.

Народны Камісар Асьветы БССР БАЛІЦКІ.

Шчыра вітаю слухачаў краязнаўчага ўдзельнага пачатку аповядаў і якае зьяўляецца вельмі карыснай для беларускай навукі і для сацыялістычнага будаўніцтва. Адначасна шчыра дзякую ўсім партыйным, савецкім і грамадскім арганізацыям і ўстановам м. Слуцка: райкому КП(б)Б, райвыканкому, гарэвету, райпрафбюро і інш. за дапамогу і падтрыманьне мясцовай навукова-дасьледчай працы.
Прэзыдэнт Беларускай Акадэміі Навук
У. ІГНАТОЎСКІ.

Цэнтральнае бюро краязнаўства шчыра вітае адну з старажытных беларускіх краязнаўчых арганізацыяў — Слуцкае таварыства краязнаўства — з пяцігодзьдзем краязнаўчай працы.

Усебаковае назнаньне краю зьяўляецца падставой краязнаўчых працаў. Жадаем далейшых поспехаў у справе вывучэньня Слуцчыны на карысьць працоўных.
Старшыня ЦБК А. КАЗАК.

Слуцкае таварыства краязнаўства, сабраўшы багатыя калекцыі фатаграфіяў з гісторыі рэвалюцыйнага руху ў Слуцчыне, Музей Рэвалюцыйнага вітас з пяцімі гадавінай працы. Агульнымі сіламі мясцовых краязнаўцаў пад ідэёвым кіраўніцтвам халуністычнай партыі мы зможам і далей з поспехам вывучаць складаныя пытаньні мясцовага і краінавага змаганьня беларускіх рабочых і сялян за магчымасьць свабодна будаваць сваё жыццё на сацыялістычным падставе.
С. АГУРСКІ.

Сучасны стан краязнаўства на Слуцчыне

У сучасны момант таварыства налічвае ў сваіх радках 125 членаў і падзяляецца на секцыі: культурна-гістарычную, прырода-геаграфічную, грамадзка-эканамічную і музэйную. Апрача таго, існуе слоўнікавая камісія, якая мае сваёю мэтай вывучэньне жывога мовы Слуцчыны для складаньня слоўніка. Праца таварыства ідзе без перапынку і ў апошнія два гады ўзяла ўхіль на досьледы краю шляхам экскурсій, што дае добрыя вынікі.

Таварыства мае краёвы музэй, над якім галоўным чынам працуе музэйная секцыя. Музэй падзяляецца на тры аддзелы: культурна-гістарычны, які мае 654 экспанаты; прырода-геаграфічны — 859 эксп.; грамадзка-эканамічны — 253 экспанаты. Пры музэі ёсьць бібліятэка, у якой маецца 1.345 кніг і некаторая колькасць рукапісаў XVII, XVIII і XIX стагодзьдзяў. Нэгатыўны архіў складаецца з 115 нэгатываў.

Побач з працаю дасьледчага зместу яшчэ і арганізацыйная, якая ставіла сабе задачу з’арганізаваць пры кожнай пісьмовай савецкай ячэйцы, кожным сельсавеце, школе, капе-чытальні краязнаўчы гурток. Да дня пяцігодзьдзя дзейнасці таварыства справілася з гэтай задачай. Гэта дае магчымасьць больш шпарка пасунуць працу па вывучэньні свайго краю.

Рыгор Пляцэвіч.

На новых рэйках

„На прадвесні“ — у БДТ-2

2-гі Белдзяржтэатр, які працуе зараз у Гомелі, атрымаў буйную перамогу. Ён была пастаўлена ў сярэдзіне лістапада прэм’ера «На прадвесні», якая вельмі цёпла прынята рабочым глядачом і паказала тэатру, што ён павінен і надалей ісьці па шляху савецкага рэпертуару. Далей ад тэматыкі, адарванай ад сучаснай рэчаіснасці. Зьвязьненне элемэнтаў шэржу да пэўнага мінімуму, пры значнай, аднак, волі рэжысёрскага манэўраваньня спэцыфічнымі прыёмамі, — вось тыя ўрокі, якія павінны быць вынесены з гэтай пастаўкі БДТ-2 і яго арганамі.

У чым сутнасьць новай п’есы? Малады чырвонаармеец Платон, вярнуўшыся ў сваю вёску, арганізуе бядняцка-серадняцкую моладзь вакал мерапрыемстваў, якія павінны перавесці гаспадарку вёскі на шлях сацыялістычнага разьвіцьця. Ён рамантуе млын. Ён растлумачвае сялянству перавагу калектывізацыі. Ён падрыхтоўвае адкрыцьцё каапэрацыйнай крамы. Усюды, аразумела, ён сустракае процідзеаньне з боку малакоў і гандляроў, якія, не знаходзячы іншых сродкаў назавіцца ад Платона, падгаворваюць сялян спаліць млын і забіць яго самога. У п’есе дзея ўскладняецца яшчэ тым, што Платон кахае дачку старшыні сельсавету, якая яго таксама кахае, але якая па нагазю старога чараўніцы падзарвае яго ў няшчырасьці, агаджаецца на дамаганьні сына кулака Антося, які затым яе забівае. «На прадвесні» далёка не зьяў-

ляецца апошнім словам драматургіі і драматычнай тэхнікі. І калі яна складае падзею ў гісторыі БДТ-2 — а гэта, бязумоўна, так — дык гэтым абавязана некалькім акалічнасьцям.

Папершае, вялікая работа была прароблена тэатрам і яго галоўным рэжысёрам над аўтарскім тэкстам: ён быў грунтоўна перакроены, прычым уведзены некаторыя новыя персанажы, якія дамалёўваюць быт сучаснай вёскі, а тыя, якія меліся, акрэсьліваліся дадатковымі штрыхамі; былі зьнішчаны некаторыя даўроты. Падругое, мастацкім кіраўніцтвам перад пастаўкай была вывучана беларуская вёска ў натуре з боку яе клясавых адносінаў, быту і фальклёру. Патрэба, у афармленьне сьпэтаклю ўкладзена вялікае мастацтва, якое ў значнай меры спрыяла поспеху. Пачацьвертае, акторскі калектыў выліў, што пры дакладнай рабоце кожнага актара над сабой і пры належным кіраўніцтве, трупы можа справіцца з труднасьцямі сцэнічнага паказу савецкай сучаснасці. Апрача некалькіх пэўна добрых фігур (у выкананьні Ільінінскага, Сяргейчыка, Маўчанавы, Чайкоўскага, Міцкевіча), глядач бачыў ансамбль, які даў яму вялікае задавальненьне. «Полесская Правда» сабрала водгукі рабочага глядача аб гэтым спектаклі і амаль усё яны выходзяць у добрае адцэнні.

І. ІВІН.

Выправіць заганы ў дзейнасці бел-дзяржмузэю

Артыкул у „Звязьдзе“ прарваў застоінасьць у працы музэю. — Першая за час існаваньня музэю эканомнарада адзначыла важныя ўпэўненьні ў пастаўцы справы ў ім

12-га гэтага снежня адбылося адкрытае пасяджэньне групкому № 8 (у яго ўваходзяць Бел. Дзярж. Музэй і Цэнтральны Архіў), на якім прысутнічалі, акрамя членаў групкому, служачыя, прадстаўнікі саюзу працаўдзельнікаў і прадстаўнікі прэсы. Быў заслухан, уярэньне за ўвесь час існаваньня БДМузэю, даклад дырэктара музэю тав. Ластоўскага аб працы і станавішчы музэю. Дагэтуль у музэі эканомнарад аўсім ніколі ня было.

У дакладзе тав. Ластоўскі спыніўся на артыкуле т. Оршына, «Увага музэю», які быў зьмешчаны ў газэце «Звязьдзе» № 260, у якім былі ўказаны недахопы музэю. Тав. Ластоўскі ў дакладзе гэта абвргаў і паспылаўся на свой артыкул «Наш музэй», зьмешчаны ў газэце «Савецкая Беларусь» № 271. На даяклату тав. Ластоўскага ў музэй справа абстаіць добра: сродкаў адпускаяць даволі, штат навуковых супрацоўнікаў аздавальняе запатрабаваньням музэйнай справы. Адна была — цесна т памяншаньня і «апазыцыя» супроць т. Ластоўскага.

Але са спрэчак супрацоўнікаў, выступаўшых на дакладу тав. Ластоўскага, высветліўся аўсім іншы малюнак становішча музэю:

1. Адуцнасьць калектывізму і пагоду аздавальняецца адміністрацыі музэйнай працаўдзельнікамі, бо ні на адной музэйнай навуковай нарадзе не абмяркоўвалася пытаньне аб упарадкаваньні і прывядзеньні ў належную сыстэму аддзелаў і экспанатаў у іх. З гэтае прычыны няма ніякае сыстэмы і храналёгічнага парадку ў разьмеркаваньні аддзелаў: напрыклад першым ідзе аддзел зброі, далей архэалёгічны, а за архэалёгічным — лётарскі. На другім паверсе — музэйны аддзел разам з гравюрамі, далей ідзе аддзел мастацтва і этнаграфічны і тут жа ў этнаграфічным аддзеле паказаныя.

ва кідаецца ў вочы. Аб гэтай беспысьменнасці ўвесь час музэйныя супрацоўнікі ўказвалі тав. Ластоўскаму, але на гэта ня звярталася ніякай увагі, пакуль не зьявіўся артыкул тав. Оршына. Пасьля артыкулу тав. Оршына і спрэчак з музэйнымі супрацоўнікамі ў думцы тав. Ластоўскага намяціўся зрух.

Характэрна адзначыць, што ў дзень дакладу, па поваду якога тав. Ластоўскі ведаў, што супрацоўнікі будучы спрэчак і ўказаць на недахопы музэю, праўдзельна вынесла паспешную пастаўку, аб чым многа раней гаварылі супрацоўнікі, а імяна: аб аўліцы рэчаў гістарычнага аддзелу ў адно месца, пашырэнні плошчы архэалёгічнага аддзелу і перавесцы карцін у мастацкім аддзеле і ўсё гэта арабіць да 1-га студзеня, г. зн. да дзесяцігодзьдзя абвешчэньня БССР.

Такая паспешнасьць таксама не прывядзе да добрых вынікаў у разьвесцы.

2. Выпадковыя рэчы набываюцца самастойна дырэктарам, без узгадненьня з кіраўнікамі аддзелаў і часта баспяльна і пералічываецца аўсім.

3. Музэй выбірае рэчы, якія ня маюць ніякай музэйнай каштоўнасці. Напрыклад, з Аршанскага Кутэйскага маіастыра на загаду Ластоўскага былі прывезены сотні новачасных, аўсім, з музэйнага пункту гледжаньня, непатрэбных рыз, абразоў, падсьвечнікаў і інш. Гэтымі рэчамі быў завален і пакой і без таго невялікай выставачнай плошчы, затрачаны сотні рублёў на перавозку, а цяпер музэй ня ведае, што рабіць з гэтымі рэчамі. Ці іх прадаваць ці хавваць. А грошы патрачаны, якія маглі б быць скарыстаны на куплю мэбля, якое ў музэі не халае трапіцца праца на іх інвэнтарызацыю, ваханаьнасць, асабліва займаецца вельмі патрэбнае памышканьне.



Пачатак мясцовае навукі

(Да пяцігодзьдзя краязнаўчай працы на Слуцчыне)

Нольга не адзначаць буйной кулі алхдзем у 1922 годзе належае такога жаданьня на Беларусі — пяцігодзьдзя ма камісіі беларусазнаўства.

І. ЦЫГАНКОЎ

Ноччу на 15-га сьнежня памёр пасля доўгай і цяжкой хваробы ханд у члена ЦВК БССР, старшыня Мазырскага акрыканкому, т. І. Цыганкоў.

Ён захварэў 20-га кастрычніка г. г. прыпадкам вострага апендыцыту яшчэ ў Мазыры. На жаль, ён не вярнуўся вярз-жа, яго прывезлі ўжо праз тры сутак у Менск, у 1-ю хірургічную клініку, каля звычайна ўжо апэраваць нельга і прыходзіцца чакаць далейшага ходу хваробы. Хвароба праходзіла спачатку здэвальняюча, але потым інфільтрат наля адрытку пачаў пераходзіць у гной, зьявіў з боку брушны пачалі пагоршвацца і прышлося апэраваць гнайнік у брушной поласці. Ня глядзячы на гэта, агульнае запаленне брушны пайшло далей і становіцца было пагражаючым. Усё-ж шляхам далейшага апэрацыйнага ўмяшаньня і дзякуючы вялікаму супраціўленьню арганізму самога хворага, удалося справіцца з запаленнем брушны, і праз некаторы час хворы быў пазбаўлен небясьпекі. Але хвароба хацела іншага і праз нейкі час у т. Цыганкова выявілася агульнае заражэньне крыві, якое ўяўляе сабой правільна 20-га лістапада выяўленьнем гнойнага запаленьня каля вушнэ залозы. Удалося справіцца і з гэтым: гнайнік залозы апэравалі і

пачалося рассмоктваньне. Але тут выкрылася паразытнае пачак (гной у мачы), а потым пачаліся лёгачныя зьявы, якія праявіліся потым у выглядзе шматлікіх гнайнікоў і нават гангэны правага лёгкага. Доктарскае ўменне, у тым ліку і запрошанага з Масквы аднаго з лепшых хірургаў Саюзу, праф. С. І. Спаса-Кукоцкага, не магло нічога зрабіць супроць такога ворага, як агульнае заражэньне крыві, да таго ж у хворага, які аслаблен перанесеным агульным запаленнем брушны.

Ускрываць цела т. Цыганкова, зробленае 15-га сьнежня, пацвердзіла клінічныя меркаваньні і паказала такую распаўсюджанасьць гнойных ачагоў, што сьмерць была ім прызначана.

Доктары, што наглядалі за т. Цыганковым, праз увесь час яго цяжкой хваробы, павінны асабліва адзначыць яго паводзіны ў часе хваробы, як поўныя цвёрдымі духу і стрыманасьці, ня глядзячы на мукі і боль.

Праф. С. РУБАШОЎ, М. БАРСУНОЎ.

Рэдацыя атрымала тэлеграму, у якой выказваецца жаль з прычыны сьмерці тав. І. Я. Цыганкова ад Бюро Мазырскага А К КП(б)Б, прэзыдэнтуму і партыйнаму Мазырскага Акруговага Выканаўчага Камітэту.

ПАВЕДАМЛЕНЬНІ

Клюб імя Карла Маркса

Сёньня, а 6 гадз. увеч. заняткі турка 130, а 7 гадз. заняткі струнна-оркестра, а 8 гадз. заняткі турка на вывучэньні ангельскай мовы.

А 3 гадз. дня, у накой № 5 заняткі спартыўнага турка.

У аўторак, 18 сьнежня, а 9 гадз. увеч. — агульна-рэпэтыцыйнае настаноўкі „Чалавек з партфэлем“. Яўка т. т. Шыскага, Крчкова, Шварца, Туркельтауб, Арановіч, Авінай, Тарановіч, Лесніца, Дройзіна, Рагелмана, Шоржа, і др., заняткі у настаноўцы — абавязкова.

— ДОМ АСЬВЕТЫ. Сёньня, 16-ХІІ, а 6 гадз. увеч. пасяджэньне фракцыі прэўдзеньна дому.

Павядзек, 17-ХІІ, дысрут на тэму „Шляхі БДТГ“ а ўдзелам тав. Баліцкага, Міровіча, Селяна і інш. Білеты ў калідарны дом.

Дом Асьветы. У аўторак, 18-ХІІ, а 7-й гадз. увечары адбудзецца адчынені студэнтскай КП(б)Б прапашветы. На абвестцы дня — дэкад „Роля школы і настаўніцтва ў інтэрнацыянальным выхаваньні“.

Запрашаюцца настаўнікі гор. Мозьску.

— Літоўская сэнцыя клубу К. Маркса склікае 16-га сьнежня, а 7 г. увеч. сход літоўцаў, на якім т. Відуна зробіць даклад на тэму „Гісторыя літоўскай літаратуры“.

— У панядзелак, 17 сьнежня г. г., а 6 гадзіне увечары, у памяшканьні Агітпропаганды адбудзецца чарговая металічная нарада кіраўнікоў дэлегацкіх сходаў пад кіраўніцтвам тав. Пільфельда.

Абзакова мўка т. т.: Хмялюскай, Фрыдланд, Мар'яна, Шойніна, Матулайтэса, Хацько, Якубовіча, Скальскага, Лісіненка, Рыжанкова (Фрунзеўска), Гофа, Дорскага, Карнейчыка, Ільцова, Віткіна, Вайновіча (Кастрычнікавага раёну).

АПО ГАБІНЭТ.

Адказны рэдактар ЯН. АСЬМОЎ.

Прэзыдэнтум Цэнтральнага Выканаўчага Камітэту і Савет Народных Камісараў БССР з глыбокім жалем паведамляюць аб тым, што пасля цяжкой хваробы 15-га сьнежня 1928 году, а 4 з палов. гадз. равіцы памёр кандыдат у члены ЦВК БССР і старшыня Мазырскага Акруговага Выканаўчага Камітэту

ТАВ. ІВАН ЯЎХІМАВІЧ ЦЫГАНКОЎ

Прэзыдэнтум ЦВК і СНК БССР выказваюць сваё спачуваньне сям'і нябожчыка, а таксама Мазырскаму Акруговому Выканаўчаму Камітэту і Мазырскаму Акруговому Камітэту КП(б)Б.

Урадавая Камісія па арганізацыі пахаваньня кандыдата ў члены ЦВК БССР

ТАВ. І. Я. ЦЫГАНКОВА

запрашае ўсіх членаў і кандыдатаў ЦВК БССР і Менскага АБК і членаў СНК БССР зьявіцца 16 сьнежня, а 9 з палов. гадз. равіцы ў клуб імя Карла Маркса для высоння гаваровы варты ў пэла тав. ЦЫГАНКОВА ў ўдзелу ў пахаваньні.

Пахаваньне адбудзецца на найшчасьлівых могілках. Вынас пэла з клубу імя Карла Маркса адбудзецца 16-га сьнежня, а 12 гадзіне дня.

УРАДАВАЯ КАМІСІЯ.

Менскі акруговы камітэт КП(б)Б з жалем апавяшчае ўсіх членаў партыі аб сьмерці члена партыі — члена бюро Мазырскага АК КП(б)Б

ЦЫГАНКОВА І. Я.,

які пасьледвала пасля доўгай і цяжкой хваробы 15 сьнежня. Пахаваньне адбудзецца а 12 гадзіне дня. Вынас цэла з клубу К. Маркса. Запрашаюцца члены партыі для ўдзелу ў пахаваньні.

МЕНСКІ АКТРУГОВЫ КАМІТЭТ.

Мясцом і служачы Мазырскага акрыканкому і інспэктарыату з глыбокім жалем паведамляюць аб несвачасовай сьмерці старшыні акрыканкому

ТАВ. ЦЫГАНКОВА ІВАНА ЯЎХІМАВІЧА

і выказваюць сваё спачуваньне Мазырскай Акруговай Партыйнай Арганізацыі і сям'і нябожчыка.



Літаратура да 20-цігадовага юбілею ЦІШКІ ГАРТНАГА

1. „ЦІШКА ГАРТНЫ ў літаратурнай крытыцы“ (Да дваццацігодзьдзя яго літаратурнай дзейнасьці 1908 — 1928 г. г.). Зборнік Беларускае Дзяржаўнае Выдавецтва, Менск, 1928 г. Цана 1 р. 75 к.

Зьмест зборніка: А. ЧАРВЯКОЎ. — Пасьяр змаганьня і змагар за Савецкую Беларусь.
М. БАЙДОЎ. — Цішка Гартны. Біяграфічны нарыс.
А. КЛЭЙНБОРТ. — Творчасць Ц. Гартнага.
Проф. М. ПІОТУХОВІЧ. — Лірыка і проза Ц. Гартнага.
Мікола КРЫВІЧ. — На перагібе. Увагі да другой кватры рамана Ц. Гартнага «Сокі Цаліны» — «На перагібе».
Проф. І. ЗАМОЦІН. — Цішка Гартны, як драматург.
Ул. ДЗЯРЖЫВСКІ. — З. Жыдуновіч, як крытык.
Л. ЦВЯТКОЎ. — Вершаваньне Ц. Гартнага.
Праф. П. БУЗУК. — Мова і правапіс Ц. Гартнага.
Юлія ВІБІЛА. — Літаратурныя працы Ц. Гартнага. Бібліяграфічны нарыс.

2. Л. КЛЭЙНБОРТ. — 3 мінуўшчыны беларускай грамадзкасьці. (Да дваццацігодзьдзя літаратурнай дзейнасьці Цішкі Гартнага). «Полымя» № 10 за 1928 г. (Друкуецца).
3. С. ЗАМБРЖЫЦКІ. — Першы беларускі пралетарскі паэт і пісьменьнік. (Творчасць Цішкі Гартнага). «Полымя» № 10 за 1928 год. (Друкуецца).
4. М. МЯЛІШКА. — З. Жыдуновіч, як гісторык. «Полымя» № 10 — 1928 г. (Друкуецца).
5. А. ГАДЬ. — Тры этапы. (Пра мастацкую прозу Ц. Гартнага). «Полымя» № 10 — 1928 г. (Друкуецца).
6. Я. ЛЭСІК. — Граматычны склад мовы Цішкі Гартнага. «Полымя» № 10 — 1928 г. (Друк).
7. А. ГАДЬ. — Вестник Нар. Ком. Пров. ССРБ. 1922. № 7-8 (в. 9-10). Белар. аддзел, ст. 31-39.
8. ПІОТУХОВІЧ, М. — «Полымя», 1923, № 2, ст. 140-142.
9. ПОЛІШЧУК, ВАЛ. — Чырвоны Шлях, Харків, 1923, № 9, ст. 250-252.
10. А. — НІК. — Вестник Нар. Ком. Пров. ССРБ. 1922. № 7-8 (в. 9-10). Беларускі аддзел, ст. 35-37.
11. УЛІДЗЕ. — «Полымя» (1924, № 4—2), ст. 173-176.
12. УЛІДЗЕ. — «Полымя» (1925, № 6, ст. 207-208).
13. БЯЛІВІЧ, В. — «Звезда», 1926, № 163.
14. КРЫВІЧ, М. — «Полымя», 1926, № 4, ст. 149-158.
15. В. — МАЛАДНЯК. 1926, № 6 (15), с. 81-83.
16. НАСТАЎНІК. — «Звезда», 1926, № 138.
17. ВОЛАТ, П. — «Сав. Беларусь», 1926, № 176.
18. ЯКІЛЬ. — «Звезда», газ. 1927, № 264.
19. В. — МАЛАДНЯК, 1926, № 6 (15) с. 81-82.
20. КРЫВІЧ, М. — «Полымя», 1927, № 7, с. 252-254.

Заказ накіроўваць ва ўсе кнігарні Беларускага Дзярж. Выдавецтва.

БЕЛДЗЯРЖТЭАТР
НЯДЗЕЛЯ, 16 СЬНЕЖНЯ.

ВЯЛІКІ БАЛЕТНЫ ВЕЧАР

3-х аддзяленьняў

Білеты ў насэ театру і ў рабочай каас. Пачатак роўна, а 8-й гадз. увечары.

КІНО-ТЭАТР
Культура

КІНО
ЦЫРВОНАЯ ЗОРКА

КІНО

БАЯВІК СЭЗОНУ 1928-29 г.

ЭЛІСО

НЯМЕЦКАЯ МАСТАЦК. ПАСТАНОЎКА

„ІЛОНА“ мастацкая драма ў 8 част. у гаспаў. ролі ЛІЯ-дэ-ПУШІ.

ЗВЫШ ПРАГРАМЫ 2 тыдзень гаспаўной відэамагі сатырыка СЯРГЕЯ ВРОНСКАГА.

Мольні 3 дні — 14, 15 і 16 сьнежня — 7 фільмы ў адні сьнеж. ТАМАС ПІНДЭР у асноўнай ролі ЖОНКА САБЕІДА

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1929 г.

на ЕЖЕМЕСЯЧНЫ ІЛІУСТРИРОВАНЫ ЛІТАРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВ. КУЛЬТУРНО-БЫТОВЫ, ДОМАШНЕ-ХОЗЯЙСТВЕННЫ І МОДНЫ

ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА: Художественная литература. Культура и быт. Здоровье семьи. Воспитание ребенка. Дом и хозяйство. Питание. Кройка и шитье. Рукоделие. Домашнее ремесло. „Наша страница“. Моды (в красках).

К КАЖДОМУ НОМЕРУ ПРИЛАГАЮТСЯ БЕСПЛАТНО: 1) Вырезная выкройка (для подписчицы), 2) Контуры для вышивки и 3) Детский уголок.

ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ дае сваім падпісчыцам 3 ПРЭМІІ: ГОДОВЫЕ ПОДПИСЧИНИ (узапэўняючы падпіску адразу за год) палучаюць 2 БЕСПЛАТНЫХ прэміі: 1) Справочную кнігу для жанчын, 2) Дзесяць новых кніжэк „Бібліятэка Огонек“ і 3) за долгату в 50 к. кнігу „Шыць на дому“ (з розн. проз. 1 р. 50 м.). ПОЛУГODOВЫЕ ПОДПИСЧИНИ (зьявіліся адразу плаці за 6 м.) палуч. 2 прэміі: 1) Справочную кнігу для жанчын і 2) Пяць новых кніжэк „Бібліятэка Огонек“ ТРЭХМЕСЯЧНЫЕ ПОДПИСЧИНИ палуч. БЕСПЛАТНО компл. выкроек жанскага, мужскага і дзетскага плацяў.

УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ: 1 год — 12 руб., палгода — 5 руб. 50 коп., 3 мес. — 3 руб.

МИР ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1929 г.

Разумный и приятный отдых трудящемуся. Строго-литературный ежемесячный журнал. С участием читателей в литературной работе.

На 1929 г. журналом Мир Приключений организовано

3 конкурса

I. Ежемесячные литературные конкурсы: 12 премий на сумму 1.500 руб.
II. Конкурс на лучший рассказ „ЗА РАБОТОЙ“ — 3 премии на сумму 600 рублей.
III. Конкурс на лучший рассказ „НА ДАЛЕКИХ ОКРАИНАХ“ — 3 премии на сумму 450 рублей.

Кроме денежных премий присуждаются премии ценными книгами за работу чисто-литературную и за работу мысли в областях математической, физической и др. Поощрение памяти, внимания и др. способностей, вплоть до искусства в шахматной игре.

Подробности о конкурсах см. в. 10 „Мир Приключений“ 1928 г.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 12 КНИГ

В легкой, доступной литературной форме — знание, развитие и развлечение. Научно-фантастические романы, повести и рассказы.

